



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

БОЛЬ У СУСТАВАХ. АД ЧАГО?

На «прямую лінію» «Звезда» мы запрасілі загадчыка неўралагічнага аддзялення Медыцынскага цэнтру МТЗ, кандыдата медыцынскіх навук Святлану Яўгенаўну РОУДА. Дарчы, наша госця ў сваёй медыцынскай практыцы выкарыстоўвае і такі нетрадыцыйны метад, як апітарэзія — лячэнне з дапамогай прадуктаў пчаларства. Пры гэтым дамагаецца паспяховага эфекту ў лячэнні захворванняў касцева-мясачнай і перыферычнай нервовай сістэмы, сардэчна-сасудзістых паталогій.

ЗАБЫТАЕ? НОВАЕ? ВЕЧНАЕ!

Як лепш справіцца вяселле? Хто можа быць хросным бацькам ці маці і якія правы існуюць у дачыненні да правадзяння хрэсьбінаў? Як правільна правесці пахаванне і памінане? Як арганізаваць уязны? На ўсе вашы пытанні, якія датычацца ролі і месца народных традыцый у сённяшнім жыцці, адкажуць падчас «прамой лініі» нашы пастаняныя аўтары — загадчык кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат філалагічных навук Іван Іванавіч (Янка) КРУК і старшы выкладчык гэтай жа кафедры Аксана Веніямінаўна КАТОВІЧ.

РАБОТА, АДПАЧЫНАК І... ЖЫЛЛЁ

Контракты, рэжым работы і адпачынку, асаблівыя ўмовы занятасці інвалідаў і жанчын, сумашчальніцтва, водпускі, а таксама апошнія змяненні ў жыллёвым заканадаўстве. Усе гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звезда» з удзелам загадчыка юрыдычнай кансультацыі галоўнага прававага ўпраўлення апарату Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзіміра Іванавіча ШЭЛКО-ВІЧА і намесніка загадчыка юрыдычнай кансультацыі Васіля Мікалаевіча КОРСУКА.

Прэзідэнт Беларусі разгледзеў кадравыя пытанні

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 красавіка разгледзеў шэраг кадравых пытанняў. Кіраўнік дзяржавы назначыў: Шапіру Сямёна Барысавіча — міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання; Янчэўскага Усевалода Вячаслававіча — памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь; Астапенку Уладзіміра Аркадзевіча — Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Куба; Сокала Ігара Сяргеевіча — Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Узбекістан; Сценюка Анатолія Аляксеевіча — Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Вялікай Сацыялістычнай Народнай Лівійскай Арабскай Джамаіхрыі; Дземіцця Васіля Іванавіча — намеснікам старшын Дзяржаўнага мытнага камітэта.

Прэзідэнт даў згоду на назначэнне:

Вароніна Аляксандра Мікалаевіча — старшынёй Бялыніцкага раённа-канкама

Піскіжава Уладзіміра Уладзіміравіча — старшынёй Кіраўскага раённа-канкама

Руклькевіча Аляксандра Яўгенавіча — старшынёй Смалявіцкага раённа-канкама

Котавы Мікалая Аляксандравіча — кіраўніком адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска

Святлова Барыса Уладзіміравіча — рэктарам установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Кіраўнік дзяржавы таксама даў згоду на прадаўжэнне тэрміну паўнамоцтваў:

Шалоты Аляксандра Елісеевіча — намесніка начальніка апарату Прадстаўніцтва Парламентскага саходу Саюза Беларусі і Расіі ў Рэспубліцы Беларусь

Шылы Дзмітрыя Мікалаевіча — намесніка Генеральнага скаржара Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў — удзельніц СНД — прадстаўніка Нацыянальнага саходу Рэспублікі Беларусь у Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў — удзельніц СНД.

Назначачучы Усевалода Янчэўскага на пасаду памочніка Прэзідэнта — начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў важнасць выбудавання цэльнай сістэмы ідэалагічнай работы ў Беларусі. Пры гэтым асабліва ўвага павінна быць удзелена падбору кадраў. «Кадры ідэалагічнага «фронту» — гэта штучны тавар», — сказаў Прэзідэнт. Ён адзначыў прафесійныя і арганізатарскія якасці Усевалода Янчэўскага, які ў свой час узначаліваў Беларусь патрыятычнага саюза моладзі.

Перад новым кіраўніком Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання пастаўлена задача забяспечыць паступальнае нарочванне аб'ёмаў вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі і на гэтай аснове значна павялічыць эфектыўнасць эканамічнай дзейнасці сельгаспрадпрыемстваў.

Як адзначыў Прэзідэнт, Сямён Шапіра, які да назначэння на пасаду міністра сельскай гаспадаркі і харчавання займаў пасаду генеральнага дырэктара ААТ «Агракамбінат «Дзяржынск», мае вялікі вопыт работы ў аграпрамысловай сферы. «Больш за ўсё мне імплануе тое, што новы кіраўнік Мінсельгасхарча — практык: ён робіць, а не разважае. А то ў нас у сельскай гаспадарцы з'явілася больш тэарэтыкаў, чым тых, хто ўмее працаваць на зямлі», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

«Сёння патрэбны энергійныя кіраўнікі, якія могуць забяспечыць значны прырост за гады, што засталася да канца пяцігоддзя», — заявіў ён. Пры гэтым Прэзідэнт у ліку асноўных праблем у аграпрамысловай вытворчасці назваў арганізацыю работы і дысцыпліну.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што Беларусь, якая мае значны патэнцыял у АПК, павінна выкарыстаць існуючы сёння вялікі попыт на сельскагаспадарчую прадукцыю ў свеце.

(Заканчэнне на 2-й стар.)



Хоць у гэтай лясной дзялячцы толькі саракагадовы ўзрост, садзіць лес Алег Сцяпанавіч Рахманенка пачаў роўна паўстагоддзя таму. Скончыўшы ў 1958 годзе Полацкі лясны тэхнікум, пачаў працу па накіраванні ў Касарскім лясніцтве Ушацкага лясгаса. Сам з Магілёўшчыны, але карані назаўсёды пусціў тут і ніколі пра выбар не шкадаваў. Завочна атрымаў вышэйшую адукацыю. Ад тэхніка-лесавода дарос да пасады ляснічага і заслужыў званне «Ганаровы лесавод Беларусі». Яго сын Мікалай дастойна працягвае сямейны «лясны шлях», цяпер ён ляснічы ў Касарах. Унукі Алега Рахманенкі — Віктар і Аляксандр (на першым плане фота) яшчэ школьнікі, але простыя словы «дзедаў лес» для іх напоўнены глыбокім сэнсам.

УСЕ НА СУБОТНІК!

Сёння ў краіне праходзіць суботнік. «Звезда» правяла апытанне — якую карысць ён прыносіць?

Вольга ЗУЁНАК, прэс-сакратар Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі:

— Я лічу, што на суботнік выходзіць трэба, таму што такім шляхам мы аказваем дапамогу дзяржаве. Тым больш, што сёлетня падстава вялікая — грошы, якія будуць зароблены ў гэты дзень, пойдучы на падтрымку аховы здароўя, будуць накіраваны на патрэбы цэнтру «Маці і дзіця». Я таксама буду ўдзельнічаць у суботніку, разам з членамі нашай Федэрацыі мы будзем наводзіць парадкаў, добраўпарадкаваць прафсаюзны санаторыі «Крыніца». У санаторыі праходзяць аздораўленне дастаткова шмат людзей, ён вельмі папулярны.

Крысціна МОМАТ, вядучая праграмы «Навіны культуры», тэлеканал «Лад»:

— Бельтэрадыёкампанія актыўна ўдзельнічае ў суботніку. Я разам з калегамі буду ў Бараўлянах высаджваць дрэвы. Не толькі мужчына, але і жанчына, пераканана, павінна пасадзіць дрэва. Таму на суботнік пайду з радасцю, тым больш што я люблю прыроду, у маёй кватэры шмат пакаёвых раслін і кветак, я жыву без іх не магу. Вельмі хачу калі-небудзь даглядаць усё гэтыя вялікія і квітнечныя сад!

Альфія РАЎБІМАВА, намеснік дырэктара па выхаванні раёна Блонскай сярэдняй школы, Пухавіцкі раён:

— Суботнік, безумоўна, патрэбны. Наш калектыў будзе саджаць сад, зойміцца ўборкай школьнай тэрыторыі, дзеці пафарбуюць бардыроў. Усё зробім самастойна і з захватом. Спрадуць, гарадскія вучні часам могуць скажаць — навошта гэты суботнік? Вучні

нашай школы, дзеці, якія жывуць у сельскай мясцовасці, разумеюць, што робяць справу на сваю карысць.

Святлана КАБКОВА, прэс-афіцэр Цэнтральнага РУУС г. Мінска

— Міліцыя абавязкова пойдзе на суботнік. Сёлета, як ніколі, ён абядае праісці плёна і вынікова. Калі ж яшчэ знойдзецца «свабодны» дзень па ўсёй краіне, для таго каб панчысціць, аднавіць, уораць тэрыторыю пасля зімы? Група супрацоўнікаў сталічных праваахоўных органаў будзе на суботніку ў Хатыні, полк патрульна-пастовай службы зойміцца добраўпарадкаваннем месцаў масавых пахаванняў у раёне Драздоў. Асабіста я таксама буду працаваць з усімі.

Дзмітрый РАБАЎ, начальнік службы гіраметрапаграфічнага Рэспубліканскага гірацэнтра:

— Успрымаю гэты дзень як працоўнае, але вельмі патрэбнае свята жыцця, калі пасля зیمовых месяцаў можна наведзіць парадкаў вакол будынкаў, дзе ты працуеш і жывеш. Сёлета ў суботу работнікі нашай арганізацыі будуць уораць старое лісце вакол будынка гіраметра, бяліць дрэвы і бардыроў, ускрываць клумбы...

Руслан ШАЙКІН, спецыяліст па экалагічнай адукацыі Грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

— Сёлета суботнік з мым узаемна атрымаў «прапіску» на тэрыторыі будучага заказніка «Сакаліны», што пад Мачулішчам. Разам са школьнікамі мясцовай дзіцячай экалагічнай групы «Ахоўнікі пастушкі» мы плануем закончыць збіраць бытавое смецце ў заказніку агульнай плошчай каля 18,5 га. Першая рэпетыцыя суботніку па ўборцы гэтай тэрыторыі адбылася 5 красавіка, калі з лесапаркавай зоны намі было вывезена ажно чатыры кантэйнеры смецця. Лічу, што ў суботніку павінны браць удзел усё жыхары нашай краіны і найперш дзеці. На мой погляд, гэта не толькі палітычна сённяшняму экалогію, але і спрыяе выхаванню добрых адносін малых людзей да прыроды, роднага горада, краіны...

Падрыхтавалі Дзмітрый АЛЬФЕР, Сяргей КУРКАЧ.

ВЫЙГРЫШ КАШТАВАЎ \$10 000

У Гомелі праваахоўнікі затрымалі дырэктар і намеснік дырэктара аднаго з таварыстваў з абмежаванай адказнасцю.

Паводле папярэдняй інфармацыі, гэтыя кіраўнікі ТАА падазраюцца ў тым, што падбудоўвалі да дачы хабару і атрымалі яе ад прадстаўніка адной з маскоўскіх фірмаў. Як мяркуецца, за 10 тысяч долараў ЗША падазроныя былі змушаны вырашыць пытанне аб выйгрышы тавараў на аўкцыёнах, што размешчаны ў гарадскім пасёлку Доўск Рагачоўскага раёна.

Дзмітрый СТАНКОВІЧ.

За кожны тэст-экзамен — 10 тысяч рублёў

Як стала вядома «Звезде», пастановай Савета Міністраў зацверджаны парадкаў сплання платы за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу абітурыентаў у цэнтралізаваным тэсціраванні.

Як і чакалася, сума платы за прыём і афармленне дакументаў складзе 10 тысяч рублёў за кожны прадмет. Разам з тым поўныя катэгорыі абітурыентаў будуць вызвалены ад аплаты. Так, згодна з пастановай урада, не дзядзешца аплатаў удзел у цэнтралізаваным тэсціраванні дзецям-сіротам, дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, дзецям-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў, асабам з анкалагічным захворваннямі і хворым на туберкулёз; інвалідам I і II груп, акрамя асабаў, інвалідаў якіх наступіла ў выніку іх праціраўных дзеянняў, па прычыне алкагольнага, наркатычнага, таскінага ап'янення, членашкодніцтва; дзецям з сем'яў ваеннаслужачых або сем'яў рабочых і служачых, якія займалі штатныя пасады ў вайсковых частках у складзе савецкіх войскаў, асабаў начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, якія загінулі (памерлі) ці сталі інвалідамі пры выкананні вайскаўскай службы (службовых абавязкаў), у Афганістане ці ў іншых дзяржавах, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама памерлі ў выніку ранення, кантузіі, калецтва ці захворванняў, атрыманых у перыяд баявых дзеянняў; дзецям з сем'яў ваеннаслужачых, асабаў начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, органаў фінансавых расследаванняў, Камітэта дзяржаўнага кантролю, якія загінулі ці сталі інвалідамі пры выкананні абавязкаў вайскаўскай службы (службовых абавязкаў), а таксама памерлі ці сталі інвалідамі ў перыяд вайскаўскай службы ў выніку ранення, кантузіі, калецтва ці захворванняў, непасрэдна звязаных са спецыфікай нясення ваеннай службы (службы); дзеці з сем'яў, у якіх выхоўваюцца тры і больш непаўналетніх дзяцей.

Абітурыенты, якія маюць права на вызваленне ад платы за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу ў ЦТ, павінны будучы дакументальна пацвердзіць сваё права на льготу: гэта можа быць пасведчанне інваліда, выписка з медыцынскіх дакументаў, дзядэка аб месцы жыхарства і складзе сем'і і г.д. Унясенне платы за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу абітурыентаў у цэнтралізаваным тэсціраванні будзе ажыццяўляцца праз ААТ «ААБ Беларусбанк». Сродкі, атрыманыя ўстановамі адукацыі, будуць накіроўвацца на аплату працы асабаў, занятых арганізацыяй і правядзеннем цэнтралізаванага тэсціравання, канцылярыя, гаспадарчыя і камандзіроўначы выдаткі, камунальнай транспартнай паслугі і паслугі сувязі, звязаныя з правядзеннем цэнтралізаванага тэсціравання, развіццём і ўмацаваннем матэрыяльна-тэхнічнай базы, якая выкарыстоўваецца пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання.

І яшчэ адзін важны пункт пастановы урада, на які абітурыентам варта звярнуць увагу: грашовыя сродкі, унесеныя абітурыентам за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні, вяртаюцца не падлягаюць. Гэта значыць, што нават калі ў абітурыента змяняцца планы і ён па нейкай прычыне прапусціць цэнтралізаваны тэст-экзамен, унесеныя грошы яму вяртацца не будуць.

Надзея НИКАЛАЕВА.

КУП «Мінский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже производственной базы (здание гаража об. пл. 292 кв.м, здание склада об. пл. 96 кв.м, административное здание об. пл. 156 кв.м), расположенное в г. Узда, ул. К. Маркса, 94. Пл. зем. уч. 0,5326 га. Начальная цена — 105 000 000 бел. руб. с НДС. Оплата за объект должна быть осуществлена в течение 30 дней с даты проведения аукциона. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 08.02.2008 г. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 29.04.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.04.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 224 61 34 Сайт в Интернете: www.rlt.by. УНП 690324015

БЕЛВНЕШСТРАХ BELVNEHSTRACH Unitarное страховое предприятие Unitary Insurance Company E-mail: belvs@nsys.by тел.: 209 24 16, факс: 209 25 65

Бухгалтерский баланс УСП «Белвнешстрах» ОАО «Белвнешэкономбанк» за 2007 год

Table with 4 columns: АКТИВ, ПАССИВ, 1, 2, 3, 4. Rows include: Основные средства, Нематериальные активы, Финансовые вложения, Доля перестраховщиков, Дебиторы, прочие активы, денежные средства, собственные акции, Непокрытые убытки прошлых лет, Непокрытые убытки отчетного года, БАЛАНС.

Отчет о финансовых результатах УСП «Белвнешстрах» ОАО «Белвнешэкономбанк» за 2007 год.

Table with 4 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период. Rows include: I. Страхование жизни, II. Страхование иное, III. Прочие доходы и расходы, Нераспределенная прибыль отчетного периода.

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН



по продаже, обращенного в доход государства административно-производственного здания, об. пл. 5017,0 кв.м, расположенного в г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 15. Начальная цена — 1 596 000 000 бел. руб. Задаток 5% от начальной цены перечисляется на р/с 3012020200010 Октябрьское отделение ОАО «БПС-Банк» МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Объект продается без условий. Переход прав на земельный участок будет осуществлен по решению местного исполкома. Оплата за объект должна быть произведена в течение 2 (двух) месяцев и 25 (двадцати пяти) дней со дня проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 19 мая 2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16 мая 2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8 017) 224 61 34. Наш сайт в Интернете: www.rlt.by. УНП 690324015

Смартной кары быць?

Дэпутатаў са 135 краін свету сабрала днямі ў сталіцы ПАР 118-я Асамблея Міжпарламенцкага Саюза. Удзел у ёй узялі і беларускія парламентарыі. Пра вынікі працы расказаў на сустрэчы з журналістамі старшыня Палаты прадстаўніцтваў Вадзім Папоў.

— Запланаваную праграму мы поўнасьцю выканалі, — адзначыў ён. — За кароткі час праведзена шэраг двухбаковых сустрэч.

У чэрвёні можна чакаць візіту прадстаўніцтва Парламенцкай Асамблеі Савета Еўропы ў Беларусь (у тым ліку і дакладчыка ПАСЕ па Беларусі Андрэа Рыгоні) — перамовы наконц гэтага ўжо вяліся. Перспектывы наладжвання дыялогу з ПАСЕ Вадзім Папоў ацэньвае пазітыўна:

— Мяркую, што ў нас ёсць магчымасці далейшага збліжэння паціпай, — падкрэсліў палітык. — Працэс ідзе ў тым накірунку, што мы і меркавалі.

Адказаўчы на пытанні журналістаў аб магчымасцях з'яўлення ў Беларусі маратэрыя на прымяненне смартной кары (нагадаем, што днямі такі заклік паступіў ад ПАСЕ ў форме адкрытага пісьма, падпісанага спадаром Рыгоні), Вадзім Папоў паведаваў:

— 86 працэнтаў нашага насельніцтва прагаласавала супраць адмены смартной пакарэння. Я мя, парламентарый, можам прыняць адваротнае рашэнне? Аб якіх правах чалавека тады можна разважаць? Тама гэта абмяркоўвалася не раз, і ў краіне шмат чаго робіцца. Была праблема нават з тым, дзе ўтрымліваць злачынцаў на пахціцёвым заключэнні — цяпер такія месцы створаны. Пры гэтым скарачана колькасць прысудыў, якія прыводзяць да выканання, — не больш за чатыры ў год. Выдае ж, з забароны смартной пакарэння адразу не пойдзе... а вось ці трэба ўвесці маратэрыі? Віднаў, прыслухаў сам, трэба падумаць пра гэта. Мы апублікавалі адпаведны зварот Андрэа Рыгоні — цяпер давайце гадляваць, як насельніцтва адраэуе.

Ёсць мноства аргументаў і «за», і «супраць» вышэйшай меры пакарэння. Прычым многія з іх можна павярнуць і трансфармаваць на карысць абодвух бакоў. Хто ведае, можа, з часоў рэфэрэндуму 1995 года стаўленне беларусаў да смартной пакарэння змянілася...

Аля МАКАЛАВА.

Чацвёра грамадзян Беларусі з ліку пензенскіх пуствэльнікаў застаюцца ў Расіі

Пяцёра грамадзян Беларусі ў суправаджэнні міліцыі Расіі дастаўлены ў Оршу. Адуль беларускія міліцыянеры суправаджалі іх на дамах — у Брэсцкую і Магілёўскую вобласці. Як паведавалася раней, суд Бекаўскага раёна Пензенскай вобласці прыняў рашэнне аб выдворэнні з Расіі пяцёрых грамадзян Беларусі з ліку пензенскіх пуствэльнікаў. Яны прызнаны вінаватымі ў парушэнні правілаў ўезду і рэжыму знаходжання ў Расіі. Акрамя выдворэння, суд прыгаварыў іх да грашовага штрафу. Ніхто з грамадзян Беларусі, якія знаходзіліся ў змянцы, не мае патрэбы ў тэрміновай медыцынскай дапамозе, адзначыў у МВС Беларусі.

Мінский городской центр недвижимости ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ:

комплекса производственных, складских и административных зданий в пос. Гатово Минского района; помещения кафе-бара на ул. Горьцкого, 27 в г. Минске (общая площадь — 716 кв. м); здания на ул. Куйбышева, 19 в г. Минске (общая площадь — 612,5 кв.м, площадь земельного участка — 0,036 га).

Телефоны: (017) 227 48 36, 227 40 22. УНП 19038583

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже имущества, расположенного по адресу: Солигорский р-н, г. п. Старобин, ул. Краснознаменная, 87 (пл. зем. уч. 1,3026 га), в том числе площадью с навесом (843 кв.м), гараж типовой (387,4 кв.м), здание пилорамы с лесопильным цехом (258,8 кв.м), здание лесопильного цеха (245,3 кв.м), административного здания (70,8 кв.м), кузница (48 кв.м), сушильная камера (13 кв.м), проходная (8 кв.м), забор железобетонный (484 п.м), вагон-общественный (24,8 кв.м), дом-вагон ЗИП (24,4 кв.м); транспортные средства: грузовые автомобили (ЗИЛ — 441510, УАЗ-330301, ГАЗ — 53 12), популицеры (ТЦ-10А, КАЗ 717, ОДАЗ 885, СЗАП 9327, ППТС-4, ГАЗ 817), легковой автомобиль (ВАЗ-2107), трактор МТЗ-80, погрузчик 4081; деревообрабатывающее оборудование, оргтехника, мебель и др. Начальная цена снижена на 15% и составляет — 188 700 000 бел. руб. с НДС. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 14.03.2008 г. Аукцион состоится 13.05.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 12.05.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактные телефоны (8017) 224 61 34, (80293) 659569. Сайт в Интернете: www.rlt.by. КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015

ISSN 1990 - 763X 0 8 0 7 5 > 9 7 7 1 9 9 0 7 6 3 0 0 8

Курсы валют, установленные НБ РБ с 19.04.2008 г. (для бн разлікаў) 1 доллар США 2 143,00 1 еўра 3 415,83 1 латвійскі літ 4 899,97 1 літоўскі літ 893,38 1 чаская злоты 136,12 1 польскі злоты 998,11 1 расійскі рубель 91,70 1 украінская трыяна 436,46

Падпішыцеся на часопіс «Родная газета». Гэты часопіс уключае ў сабе самы вялікі нумар. ААТ «Авеніта» Уладзіміра Граўбіова УНП 100024047 Лявонія Мікусузіч № 021400172806 вьб. 03.05.2004 ад 02.05.2009

Прэзідэнт Беларусі разгледзеў кадравыя пытанні

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)

«Я даўно папярэджаў спецыялістаў: настане час, калі попыт на сельгаспрадукцыю будзе вяліка, а нам, магчыма, не будзе чаго прапанаваць рынку. І праўда заключалася ў тым, што сёння мы маглі б прапанаваць больш, калі б усе працавалі так, як хоць бы ў агракамбінат «Дзяржынскі», які дэманструе вельмі высокую паказчыкі», — сказаў кіраўнік дзяржа-вы. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі мадэрнізацыя ўсё пакуль ажыццяўляецца, перш за ўсё, за кошт дзяржавы. І неабходна актыўна развіваць вытворчы складальнік, каб сельгаспрадпры-емствы маглі самі ўтрымліваць і развіваць сацыяльную сферу ў вёсц-цах. У цэнтры павышанай увагі і Мінсельгасхарч, і кіраўнікоў на мес-цах пастаянна павінны знаходзіцца ўсе аспекты рэалізацыі Дзяржаў-най праграмы адраджэння і развіцця вёскі, заявіў Аляксандр Лука-шэнка. Прэзідэнт таксама пацвіаўся ходам паспяхўных работ у рэгі-нах.

Назначачы новых кіраўнікоў дыпламатычных прадстаўніцтваў Бе-ларусі ў Кубе, ва Узбекістане і ў Лівіі, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэтыя краіны ўваходзяць у сферу знешнеэканамічных інтарсаў нашай рэспублікі. Дыпламатам трэба будзе дакладна прапрацаваць напрамкі эфектыўнага двухбаковага супрацоўніцтва для вывядзення гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння на новы ўзровень. Менавіта па гэтым па-казчыку і будзе ацэньвацца работа паслоў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Выхадныя ў Беларусі будуць дажджлівыя

У бліжэйшыя суткі тэмпература паветра ў начныя гадзіны буд-зе вагацца ад мінус 1 да плюс 5 градусаў, удзень — 6—12 гра-дусаў цяпла.

У пачатку наступнага тыдня дажджы ў асноўным спыняцца. У начныя гадзіны — ад мінус 3 да плюс 5 градусаў. Удзень — 7—14 градусаў цяпла. Такое надвор'е захаваецца да сярэдзіны тыдня.

Забывае? Новае? Вечнае!

Саступілі дарогу тым, хто ў пары

Алена Шых з Навагрудскага раёна пятаецца: «Ці можа хросная маці маладой быць сваяцкай на выселлі? У яе ёсць сям'я, муж, дзеці, але яна замужам за разведзеным». А Ірына Івану-на не толькі задае падобнае пы-танне, але яшчэ і эмацыяналь-на разважае, не пагаджаецца з той трактоўкай становішча, у якой можа апынуцца жонка з нас: «Кажаць, што маці павінна напачатку дачыць вянюк і з'яўма ад суроку? А калі яна разведзе-ная або бацька (муж) памёр? Складваецца ўражанне, што яна на выселлі ўвогуле лішняя. Што ж ёй можна, а чаго нельга? Якое месца на выселлі павінна зай-маць маці-дава або разведзе-ная?»

Скажыце, якое можа быць (і ўвогуле, ці можа яно быць?) сусізнен-не той маці, якая гадавала-песціла сваё дзіцятка, радавалася яго по-слеяхом, плакала бяссоннымі ночамі, калі яго хварэла, прытуляла да ся-бе і супакойвала, калі першае ка-ханне аказалася толькі эмацыяналь-ным усплескам, а не случайай гар-монійнай павяданых душ. І вось яно — доўгачаканае вывясленне, самы шчаслівы дзень у жыцці дарослага чалавека. Здавалася б, чыё сэрца гатова разразацца ад радасці, чыя думка поўніцца святлом надзеі, чыя думкі ляцяць далёка наперад і ма-лююць карціну-апраўданне: маё жыццё не зусім удальна, няхай да-чыцкі-сыну пашчасіцца болей. Безумоўна, толькі маці можа так глыбока перажываць і разам з тым верыць у светлую надзею. І ўсё ж у гэтай эмацыянальна ўрушарнай сі-туацыі на перэдні план цяжкі і нейтрый-кет, але вельмі настойліва выйдзе постаць бабці! — захаваўшыся тра-дыцый, мудрага чалавека, які раз-важае не эмацыянальным імпуль-самі дадзенай хвіліны, а катэгоры-ямі жыццёвага вопыту шматлікай па-каленнай папярэднікаў. Яна ўгадае мудрасць народнага светасузіран-ня, сфармулюваную ў вельмі даклад-ных словах: «Падобнае выклікае (спрыяе ўзнікненню, правакуе) па-добнае». Каб члены сям'і не хварэ-лі на працягу года, каб твары дзя-цей былі чыстымі і прыгожымі, ве-лікоднае застолье пачыналі спецы-фічным абрадавым дзеяннем: у мі-суну налівалі ваду, апускілі асвятчонае чырвоная яйка і кожны з прысутных тройчы апускаў у місуну рукі і тройчы абмываў-працаўраў твар мокрымі да-лонькамі. Прыкладу, калі абрадавае дзеянне або рэгламентацыя базіра-валася на падставе прынцыпу па-дабенства, можна прыводзіць бяс-концае мноства.

Практычна ўсе асноўныя абра-давыя дзеянні вясельнага і радзін-нага комплексу разгортваліся на падставе гэтай самай складавой — прынцыпу падабенства. Што было характэрным для ідэалогіі беларускага вяселья? Перш за ўсё справіць яго так, каб маладыя ўсё жыццё пражылі ў пары, шчас-ліва і багата. У такім разе абра-ды выцяганя каравай, яго дзядзьбы, адпраўлення маладых да вянца і сустрэчы перад парогам

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

ОАО «Барановічдрев» уведомляет своих акционеров о выплате дивидендов по итогам 2006 года.

Выплата дивидендов проводится с 20.04.2008 г. по 01.05.2008 г. в кассе ОАО «Барановічдрев».

Справки по тел. 454123, 454132.

Убедительная просьба, в случае изменения личных данных (место жительства, паспортные данные) сообщать в депозитарий по телефону 8 017 213 54 72.

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» по поручению комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, при Копыльском райисполкоме

ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже обращенных в доход государства объектов недви-жимости, расположенных по адресу: г. Копыль, ул. Тимкович-ская, в том числе: здание цеха ЖБИ (общ. пл. 1181,7 кв. м) с мостовым краном КМ-5, компрессорная (общ. пл. 78,8 кв. м) и котельная (общ. пл. 82 кв. м). Начальная цена 377 463 579 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012002000010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Оплата за объект осуществ-ляется в течение 2 месяцев и 25-ти дней с даты проведения торгов. Объект продается без условий. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. **Аукцион со-стоится 20.05.2008 г. в 15.30 по адресу: г. Копыль, пл. Ле-нина, 6 (актовый зал).** Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.05.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактные телефоны (8017) 2246134, (80177) 739327. Сайт в Интернете: www.rlt.by

КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015

Дыялог-партрэт

ПРАРОЦКІЯ СНЫ ВОЛЬГІ ВРОНСКАЙ

Унікальная спявачка і адметны педагог — спалучэнне рэдкае. Дый не так часта адораны «пераможны» вучаць марыць пра дзус са сваёй настаўніцай.

Яшчэ нядаўна Вольгу ВРОНСКУЮ ведалі толькі як спявачку, лаўрэата міжнародных конкурсаў і фестываляў эстраднай песні, артыстку-вакалістку вышэйшай катэгорыі Дзяржаўнага маладзёж-нага тэатра эстрады.

Пасля дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне-2007», дзе перамог яе вучань Аляксей Жыгалковіч, педагогічны талент Вольгі Ана-тольеўны прызналі самія бездзяцейшыя скептыкі.

Вакальны дар, які аказалася, — кампанейскі. Не думаю, што ў яго могуць быць нейкія «тараканы» ў гала-ве. Здаецца, я прыклала дастат-кова шмат намаганняў, каб у яго не «закружылася галава». Лёшка здоль-ны кантактаваць са сваімі равесні-камі, артыстамі і не задавацца пы-таннем, хто больш круты.

«Часу зусім няма, — сказала Воль-га, калі патэлефанавала ёй з прапа-новай аб інтэрв'ю. — Калі хочаце, прыходзьце ў дзевяць вечара ў Тэ-атр эстрады, у мяне рэпетыцыя».

Прышла — зачынены ўсе дзвер-ы тэатра. Можа, Вронская што пе-рабрала? Тэлефону на мабільныч. «А вы пастукайце, вахцёр адчыніць». «Дзе знайсці Вольгу Анатольеў-ну?» — «Дзіце на галас, у залу».

Іду на галас. У пустой зале... двое спяваюць пад «мінусоўку» — і я спя-ваюць! Божухна, якая магунная эн-ергетыка!.. Я ўжо і забылася, калі, на якой канцэрце («жывымі???») узнік-ла такая вось эмацыянальная ўру-шанасць.

Мы выходзім на размову ў фая — а ў залу, пакуль гартым, прыходзяць маладыя артысты. Пасля інтэрв'ю, дарчы, Вольга Вронская пайшла працаваць.

...Фрагмент рэпетыцыі збіў увесь падрыхтаваны «сцэнарыі» размовы.

Вольга, а што гэта было? З кім вы так... апантана спявалі?
— Гэта Аляксей Жос з «Верасоў». Я «знайшла» яго летась на конкурсе маладых выканаўцаў. Менавіта з ім буду ўпершыню запісваць дует. Зу-сім новая песня, нішто яшчэ не чуў. Прынамсі, яў сталі пераходзіць слухач-кай.

— Прывіжная песня!

— Словы і музыку напісала Натал-ля Лядыгіна, мой любімы аўтар. Ра-бочая назва песні — «Бег». Аранжы-роўку зрабіў Святаслаў Пазняк.

— Калі кажаць прамер'ю песні?
— Яна абдуццёная 24 красавіка ў Тэатры эстрады, падчас майго соль-нага канцэрта.

На гэту песню будзе зняты і мой першы кліп.

— Пасля перамогі на «Еўраба-чанні» ў вашага вучня Аляксея Жыгалковіча спыталі, з кім бы ён марыў праспяваць дуетам. Веда-еце што адказаў хлопчык?

— ???

З Вольгай Вронскай.

Ад душы рассямляецца.

— Я нават і не падазравала!..

— Бачыце, ён тайна марыць праспяваць з вамі, а вы першы дует — з іншым. А з ім?

— Абявэваю папашу Наталлю Лядыгіну напісаць дуэт для педагога і вучня.

Лёшка — добры спявак, проста яму трэба па ўзросце крыху падзя-нуцца, і я з задавальненнем з ім спя-ю дуетам.

— Ці даўно вы працуеце з Жы-галковічам?

— Калія двух гадоў.

— Ён адразу падаваў надзеі альбо ў ім усё абуджанае пасупо-вае?

— Не адразу. Лёшка быў надзвы-чай спакойным, і ў час першых за-ячкіх маё ахоплівае сумненне: «Што я буду з ім рабіць, ён жа такі спакойны, памяркоўны хлопец».

— Па тым, што мы бачылі на «Еўрабачанні», гэтакі і не ска-жаць...»

— Па характары Лёша — сур'ё-зны маленькі мужычок. У яго інтэ-ры свае думкі, свае ідэі. Ён заўсёды сур'ёзна адказвае на ўсе пытанні, і нават ўжывае выразы, не ўслышаныя 11-гадоваму хлопчучку... Па-доросла-му ён размаўляе. Хоць я думала, што ён зусім яшчэ малюўка. Лёшка вельмі адказна ставіў да рэпетыцыў... Ён пасупова стаў расквітацца. Распеў-ся, расскакаўся—растанцаваўся — і пайшла справа.

— А якія адносіны склаліся ў яго з Ксёніяй Сітнік, Андрэем Кунцом — героямі папярэдніх конкурсаў «Еўрабачанне»?

— Яны ж дзеці, якія ў іх могуць быць адносіны? Мне здаецца, дзус да-перніцтва ім яшчэ не ўсласцывы. Не ведаю, як наконт Ксёніі і Андрэя — але Лёшка надзвычай дружалюбны,

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.

Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя абалонкі, пера-ломы трыццага, чацвёртага, пятага і шостага рэбраў і разрыў печані.

Знаёмлюся з судовай справай і адчуваю, як држыць прабіраючы: не маці родная, а пачвара ў спадніцы.

Генадзь і Людміла пазнаёмлілі на адной вечарыне ў кампаніі. Абое прыгожыя і здаровыя, з маладым запалам. Сустрэкалася часта, і ён адчуваў, што закаханы да самых ву-шыў, што ўжо не можа ўявіць сваё жыццё без яе, каралевы. Таму пра-нейчак і зрабіў прапанову выйсці за яго замуж. Людміла не адмові-ла, дагата згоды.

І тут яе нібы падмянілі. Заробкі ў Генадзя былі добрыя, і зарплата ён аддаваў жонцы. Веруць і спядз-ваўся, што маладая гаспадыня бу-вала распардажача імі як належыч, з толкам. Людміла пасля двух га-доў работы на заводзе перайшла працаваць на рынак, а затым і тут кінула работу. А потым у іх, Іва-новых, нарадзіўся першынец Андрэй, а яшчэ праз чатыры гады — дачуш-

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.

Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя абалонкі, пера-ломы трыццага, чацвёртага, пятага і шостага рэбраў і разрыў печані.

Знаёмлюся з судовай справай і адчуваю, як држыць прабіраючы: не маці родная, а пачвара ў спадніцы.

Генадзь і Людміла пазнаёмлілі на адной вечарыне ў кампаніі. Абое прыгожыя і здаровыя, з маладым запалам. Сустрэкалася часта, і ён адчуваў, што закаханы да самых ву-шыў, што ўжо не можа ўявіць сваё жыццё без яе, каралевы. Таму пра-нейчак і зрабіў прапанову выйсці за яго замуж. Людміла не адмові-ла, дагата згоды.

І тут яе нібы падмянілі. Заробкі ў Генадзя былі добрыя, і зарплата ён аддаваў жонцы. Веруць і спядз-ваўся, што маладая гаспадыня бу-вала распардажача імі як належыч, з толкам. Людміла пасля двух га-доў работы на заводзе перайшла працаваць на рынак, а затым і тут кінула работу. А потым у іх, Іва-новых, нарадзіўся першынец Андрэй, а яшчэ праз чатыры гады — дачуш-

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.

Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя абалонкі, пера-ломы трыццага, чацвёртага, пятага і шостага рэбраў і разрыў печані.

Знаёмлюся з судовай справай і адчуваю, як држыць прабіраючы: не маці родная, а пачвара ў спадніцы.

Генадзь і Людміла пазнаёмлілі на адной вечарыне ў кампаніі. Абое прыгожыя і здаровыя, з маладым запалам. Сустрэкалася часта, і ён адчуваў, што закаханы да самых ву-шыў, што ўжо не можа ўявіць сваё жыццё без яе, каралевы. Таму пра-нейчак і зрабіў прапанову выйсці за яго замуж. Людміла не адмові-ла, дагата згоды.

І тут яе нібы падмянілі. Заробкі ў Генадзя былі добрыя, і зарплата ён аддаваў жонцы. Веруць і спядз-ваўся, што маладая гаспадыня бу-вала распардажача імі як належыч, з толкам. Людміла пасля двух га-доў работы на заводзе перайшла працаваць на рынак, а затым і тут кінула работу. А потым у іх, Іва-новых, нарадзіўся першынец Андрэй, а яшчэ праз чатыры гады — дачуш-

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.

Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя абалонкі, пера-ломы трыццага, чацвёртага, пятага і шостага рэбраў і разрыў печані.

Знаёмлюся з судовай справай і адчуваю, як држыць прабіраючы: не маці родная, а пачвара ў спадніцы.

Генадзь і Людміла пазнаёмлілі на адной вечарыне ў кампаніі. Абое прыгожыя і здаровыя, з маладым запалам. Сустрэкалася часта, і ён адчуваў, што закаханы да самых ву-шыў, што ўжо не можа ўявіць сваё жыццё без яе, каралевы. Таму пра-нейчак і зрабіў прапанову выйсці за яго замуж. Людміла не адмові-ла, дагата згоды.

І тут яе нібы падмянілі. Заробкі ў Генадзя былі добрыя, і зарплата ён аддаваў жонцы. Веруць і спядз-ваўся, што маладая гаспадыня бу-вала распардажача імі як належыч, з толкам. Людміла пасля двух га-доў работы на заводзе перайшла працаваць на рынак, а затым і тут кінула работу. А потым у іх, Іва-новых, нарадзіўся першынец Андрэй, а яшчэ праз чатыры гады — дачуш-

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.

Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя абалонкі, пера-ломы трыццага, чацвёртага, пятага і шостага рэбраў і разрыў печані.

Знаёмлюся з судовай справай і адчуваю, як држыць прабіраючы: не маці родная, а пачвара ў спадніцы.

Генадзь і Людміла пазнаёмлілі на адной вечарыне ў кампаніі. Абое прыгожыя і здаровыя, з маладым запалам. Сустрэкалася часта, і ён адчуваў, што закаханы да самых ву-шыў, што ўжо не можа ўявіць сваё жыццё без яе, каралевы. Таму пра-нейчак і зрабіў прапанову выйсці за яго замуж. Людміла не адмові-ла, дагата згоды.

І тут яе нібы падмянілі. Заробкі ў Генадзя былі добрыя, і зарплата ён аддаваў жонцы. Веруць і спядз-ваўся, што маладая гаспадыня бу-вала распардажача імі як належыч, з толкам. Людміла пасля двух га-доў работы на заводзе перайшла працаваць на рынак, а затым і тут кінула работу. А потым у іх, Іва-новых, нарадзіўся першынец Андрэй, а яшчэ праз чатыры гады — дачуш-

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.

Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя абалонкі, пера-ломы трыццага, чацвёртага, пятага і шостага рэбраў і разрыў печані.

Знаёмлюся з судовай справай і адчуваю, як држыць прабіраючы: не маці родная, а пачвара ў спадніцы.

Генадзь і Людміла пазнаёмлілі на адной вечарыне ў кампаніі. Абое прыгожыя і здаровыя, з маладым запалам. Сустрэкалася часта, і ён адчуваў, што закаханы да самых ву-шыў, што ўжо не можа ўявіць сваё жыццё без яе, каралевы. Таму пра-нейчак і зрабіў прапанову выйсці за яго замуж. Людміла не адмові-ла, дагата згоды.

І тут яе нібы падмянілі. Заробкі ў Генадзя былі добрыя, і зарплата ён аддаваў жонцы. Веруць і спядз-ваўся, што маладая гаспадыня бу-вала распардажача імі як належыч, з толкам. Людміла пасля двух га-доў работы на заводзе перайшла працаваць на рынак, а затым і тут кінула работу. А потым у іх, Іва-новых, нарадзіўся першынец Андрэй, а яшчэ праз чатыры гады — дачуш-

ка Аліна. Радасці бацькі не было канца, якая, праўда, змарчалася паводзінкамі Людмілы. Яна пачы-ла жыць сабе, дзяцкавалася ў га-ту. Жыве сабе, дзцяку Богу, і ўсё. А зараз усё усхваляваўся, гэтак душы ахануў жалезнымі ціс-камі роздум: як гэта можа бы-ло? За што і дзеля чаго? Во пе-рад вачыма і ў натуры судовыя фотаздымкі маленькага чалавеч-ка Віталікі. Мёртвага. На матра-цы. Голенькага. Худзенькага чы-цельцам. З пабытам тварам. З трыццаццю трыма сінкамі на га-лаве, шыі, грудзях, жываце, спі-не, руках і нагах. Страшна гля-дзець.


Гэта ўсё, што звонку. А ўнутры — нябачныя воку, але зафіксаваныя дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам чэрпапа-мазгавая траў-ма з пераламам касцей і кровазлі-ццём пад шэўраю мазгавую аблач-ку і пад мазгавыя

Ну і ну!
Абмяняў жонку на казу
 Балгарскі селянін абмяняў жонку, якая не нарадзіла яму дзяцей, на казу, якая нарадзіла трох казлянят.

Таку здзелку 54-гадовы Стоіл Панаеўтаў здзейсніў з іншым селянінам на сельскагаспадарчым рынку і перадаў яму сваю жонку ў абмен на 8-гадовую казу Алену.

«Сябар мне пажаліўся, што яму не шанцае з жанчынамі, а мая жонка яму падабаецца. Сама жонка пагадзілася і мы ўдарылі па руках. Казу нарадзіла трох казлянят, а мая жонка нікога не нарадзіла. Абмен быў выгадным уладальніку казы. Я атрымаў патрыманую казу, а ён — цалкам новую жонку», — кажа Панаеўтаў.

Абмен адбыўся на вачас здзіўленага натоўпу на рынку горада Плуодзу. Цяпер мясцовыя жыхары гадаюць, што абдубецца, калі ў Стоіла і Алены нічога не атрымаецца.




Быў выгадным уладальніку казы. Я атрымаў патрыманую казу, а ён — цалкам новую жонку.

Пароль за шакаладку

Большасць апытаных арганізатарамі выставы Infosecurity Еўропе лонданцаў гатовыя паведаміць асабісты інфармацыю незнаёмай чалавечу ў абмен на плітку шакаладу. У апытанні прыняло ўдзел 576 чалавек.

Арганізатары даследавання прапанавалі прахожым узяць удзел у розыгрышы прызоў, для чаго прасілі паведаміць асабістую інфармацыю: імя, тэлефон, месца працы, дату нараджэння і пароль. Кожны, хто адказаў на гэтыя пытанні, атрымаў плітку шакаладу.

43 працэнты жанчын паведамілі свае паролі незнаёмай чалавечу ў абмен на шакаладку. Мужчыны аказаліся больш асцярожнымі — толькі адзін з дзевяці назваў незнаёмай сваю пароль. У агульнай складанасці 21 працэнт рэспандэнтаў паведамілі паролі, тым самым рызыкаваўшы сваёй інфармацыяй бяспекі. Тэлефонныя нумары і месца працы паведамілі 62 працэнты апытаных жанчын і 60 працэнты мужчын. Арганізатары даследавання падкрэсліваюць, што падчас аналітычнага апытання, праведзенага год таму, свае паролі выдалі дзве трэці рэспандэнтаў.



Амерыканцы памешаныя на гамбургерах

Нядаўна сталі вядомыя вынікі тэлефоннага апытання 14 тысяч амерыканцаў абодвух палоў на прадмет іх харчовых прыхільнасцяў. Нічога звышнатуральнага выяўлена не было: мужчыны ў асноўным аддаюць перавагу мясным стравам, тады як жанчыны — агародніне і садавіне.

Але вось што цікава: не ўсякая раслінная ежа папулярная ў прадстаўніц пружага полу. Так, мужчыны значна часцей за жанчын ужываюць спаржу, брусельскую капусту, бабы і арахіс. Вядома, нароўні з гэтымі прадуктамі ў рацыён мужчын абавязкова фігуруюць паўфабрыкаты ў выглядзе замарожанай піцы, гамбургераў і гатовых абедаў. Пры гэтым мужчыны поўнацю задаволены і надасць прасмажаны гамбургер, і нават сырыя яйкі. Яно і зразумела: гэтыя прадукты не патрабуюць многа часу на падрыхтоўку. Зрэшты, і жанчыны асабліва не турбуюць сябе кулінарнымі вынаходствамі. Яйкі, вараныя або ў выглядзе амлета, ёгурт і гатовыя гамбургеры — вось тыповы харчовы рацыён сучаснай амерыканкі.

З сырых прадуктаў жанчын у большай ступені, чым мужчын, цікавяць толькі... парасткі люцэрны! Мусіць, гэтая расліна дадае маладосці і прыгажосці.

Самае пацешнае, што аўтары даследавання занепакоеныя не абмежаванасцю рацыёну сваіх суграмадзян, а тым, што яны ужываюць у ежу сырыя прадукты, якія могуць стаць прычынай харчовых атручванняў.



ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПУЦІН ВІЗНАЧЫЎ СКЛАД УРАДА

Уладзімір Пуцін, які пасля заканчэння сваіх прэзідэнцкіх паўнамоцтваў зойме пост прэм'ер-міністра РФ, заявіў, што ўжо вызначыўся са складам будучага ўрада.

На прэс-канферэнцыі па выніках перамоў з Сільвія Берлусконі Пуцін, у прыватнасці, адзначыў, што віцэ-прэм'ераў у яго ўрадзе будзе больш, чым ва ўрадзе Віктара Зубкова, у якім іх пяць. Аднак пры гэтым ён аспрэчыў інфармацыю, якая з'явілася ў шэрагу расійскіх СМІ аб 15–16 віцэ-прэм'ерах, заявіўшы, што іх будзе «значна менш».

У цэлым Уладзімір Пуцін адзначыў, што фарміраванне ўрада залежыць не толькі ад яго, але таксама ад абранага прэзідэнта Дзмітрыя Мядзведзева. Пуцін заявіў, што ў першую чаргу засяродзіцца на сацыяльна-эканамічных пытаннях і знізіць сваю міжнародную актыўнасць. Ён адзначыў, што не паедае на саміт «Вялікай васьмёркі» ў Японію. Нагадаем, што ўрад Уладзіміра Пуціна павінен прысутнічаць да працы пасля інаўгурацыі абранага прэзідэнта, які абдубецца 7 мая. Пуцін адзначыў, што не пойдзе ў відпуску.

ЗНОЎ ЗАСЫПАЛА ГАРНЯКОЎ

У ноч на 18 красавіка ў шахце імя Дзяржынскага (Данецкая вобласць Украіны) адбылося высяпанне аб'ёмнай масы.

У гэты час там вялася здабыча вугалю. Пад аўтар патрапілі два гарнякі. Пашукам займаюцца шэсць аддзяленняў і рэанімацыйная група горнавыратавальнай службы.

ФІКТЫЎНЫЯ ШЛЮБЫ СА ШКОДАЙ У ПАЎМІЛЬНЭ

У ШЫМІ былі затрыманыя 33 шлюбныя пары па падарэнні ў заключэнні фіктыўных шлюбав.

Паводле версіі следства, жыхаркі Усходняй Еўропы, у асноўным — расійкі і украінкі, плацілі сваім будучым мужам, амерыканскім ванітам маракам, за шлюб і перспектыву атрымання пасведчання на права жыхарства ў ЗША, або грывн-карты. Колькі менавіта атрымлівалі маракі за гэта, не ўдакладняецца. Сума ўзнагарод ацэньваецца ў «тысячы долараў», а агульная шкода, нанесеная ВМС ЗША — у паўмільёна долараў. Такія высокая шкода абумоўлена тым, што ажаніўшыся, маракі атрымлівалі жыллё на льготных умовах.

ЖЫХАР АЛТАЯ ПЕРАМОГ МЯДЗВЕДЗЯ

Жыхар сяла Малы Ялман Ангулдзкая раёна Рэспублікі Алтай Валдзім Кураганав у паісе за 20 кіламетраў ад бліжэйшай вёскі.

Драпежнік выскачыў на Кураганаву з кустоў. Мядзведзь быў значна буйнейшы за свайго саперніка: калі жывёліна ўстала на заднія лапы, яна апынулася вышэй за жыхара Алтая на 15–20 сантыметраў. Кураганаву наносіў удары кулакамі ў нос і вушы мядзведзя, які, у сваю чаргу, дзёр таго кіпцёрамі. Праз некаторы час Кураганав і мядзведзь «у запале барацьбы ў абдымку скаціліся за кучу ламачна», пасля чаго зверв адпусціў чалавека і збег у тайгу. Кураганаву перавязаву раны падуручнымі сродкамі і дабраўся да населенага пункта, дзе яму была аказана медыцынская дапамога. Стан алтайца ацэньваюць як сярэднежыццёвы.



На турыстычным маршруце па Вялікім шаўковым шляху нам абавязкова рыхталі сустраць з народнымі майстрамі. У кожным пустыннім, стэпавым ці горным раёне. Як у Беларусі і паўсюль у свеце, у Кітайскім Сінцзяне самабытныя майстравыя людзі — найпершыя носьбіты традыцыйнай народнай культуры. Я сказаў бы — яе першакрыніцы. Кажуць, добрых майстроў шмат не бывае, але шаўковы шлях штодня абвараў гэтае меркаванне. На кожным гарадскім ці вясковым базары прадаецца процьма ручнай працы, якая зусім не здзіўляе мясцовых жыхароў, але прыводзіць у неверагоднае захапленне любога замежнага турыста — медныя чаканы посуду, посуд гліняны, жаночая біжутыя, скураная конская зброя, музычныя інструменты, нажы-кінжалы, і, абавязкова, расшытыя цюбейкі. Для мясцовага насельніцтва гэта звычайныя побытавыя рэчы. Для турыстаў — экзотыка. Але ў першую чаргу праца тонкая і дасканалая — спраўдана мастацтва. А як ёсць попыт на тавар, дык і рамёствы — жывыя. Хоць і жывуць ад часу, калі шлях яшчэ не меў эпітэта «вялікі» і назвы «шаўковы».



УЙГУРСКІЯ РАМЕСНІКІ

Пасля наведвання такіх базараў міжволі ўсведамляеш, што тутэйшаму народу для сваёй самабытнасці і самавыяўлення не трэба асаблівых выскілаў, бо не мяняюцца і не перавыяюцца традыцыі. І усё ж найбольш «духоўныя» промслы і тут узяты пад апеку дзяржавы. У Сінцзяне шмат так званых цэнтраў народнай творчасці, дзе турысты могуць назіраць дэманстрацыю рознага ружадзелля — як ствараецца караўнак на метале, тэцца пас, апрацоўваецца дрэва, круціцца ганчарны круг. Самым фактурным матэрыялам для нашых фотаздымкаў былі прыватныя промслыя майстэрні і двары, дзе заняты сямейна-свазкія дынастыі і рамство перадаецца з пакалення ў пакаленне. Адным з першых такіх прыпынкаў прыгадваецца Машына-майстравыя вёска пад Кашгарам, дзе ў кожным двары сямейнай справой з'яўляецца выраб музычных інструментаў. У адзін такі двор за высокай глінянай сцяной і ўсланы дыванамі нам дазволілі ўвайсці і здымаць. Бацька з сынамі быў якраз заняты вырабам струнных інструментаў з доўгімі грыфамі, падобнымі на журавовыя шчы. Сам гаспадар выдэўбаў корпус (чалю) будучага інструмента, бо гэта, напэўна, складаная і дэлікатная праца. Адзін з сыноў апрацоўваў нацяжны механізм для струн, другі ствараў разцамі рэльефны арнамент... Сямейна-падрадны вытворчы працэс.

Дзевяці каля горада Корла нам паказалі традыцыйнае ганчарства. І хоць нічога новага я для сябе не адкрыў, усё ж быў у захапленні. Ганчарны круг, ён і ў Афрыцы, як кажуць... І зноў жа ганчарнае справа была занятай ўся сям'я. Басаногі гаспадар-майстар, схіліўшыся над кавалкам гліны, дакладныя рухамі пальцаў ствараў танкасную эстэтыку ў выглядзе збаночкі ў сасуду. Не ведаю, чым я болей быў уражаны: падабенствам працы ганчароў беларускай палескай вёскі Гарадная і пасялення ў гарах Цянь-Шаня за дзесяткі тысяч кіламетраў адна ад адной. Ці таму, што адзін сінцзянскі рамеснік робіць прадукцыю шмат болей, чым усе гараднскія майстры разам? (яшчэ да ваіны ў Гарадной было каля 350 прыватных ганчарных майстэрняў). Двор, паўночкі загартаваным і размалёваным гліняным посудам, сведчыць, што ручная традыцыйная праца тут у добрай пашане.

Даўно не водзіў пагоншчыкі свае караваны з заморскімі таварамі і вандруючкі не сцэпаць гісторыямі пра далёкія казанчыя краіны. Але якое чапціцце без глінянай самаробнай піялы, без песні пад старажытнаму зурну, зробленаму сучасным уйгур-майстрам?!

ЯКІЯ СНЫ

ПАПЯРЭДЖВАЮЦЬ АБ ХВАРОБАХ?

Чытаць соннікі — любімы занятак дзячат на выданні. Зрэшты, сярод людзей старэйшага ўзросту таксама не-не, ды і зойдзе гутарка аб «прарочых снах», якія камусьці загадаў прадказалі ці то багацце, ці то развод. Ці існуюць жа прарочыя сны на самай справе і ці могуць яны папярэджваць нас, напрыклад, аб якой-небудзь хваробе, якая падпільноўвае нас?


«Аб гэтым шмат назіранняў сабраў доктар медыцынскіх навук, Касаткін, — кажа доктар псіхалагічных навук, прафесар Уладзімір Лебедзеў. — Ён, сярод іншага, напрыклад, апісаў выпадак, калі адзін студэнт некалькі разоў бачыў адзін і той жа сон: яго абвівае пітон, здзіўляючы грукі, і ён не можа варушыць ні рукамі, ні нагамі».

Медыцынскія даследаванні ніякіх прыкмет захворвання не выявілі. Толькі праз год пасля «прарочага» сну ў хлопца выявілі пухлінку спінога мозгу, якая прывяла яго да поўнага паралічу канечнасцяў.

Як можна растлумачыць такія рэчы, як атрыманне нікаціну залежнасць ад абодвух бацькоў, на 80 працэнтаў больш схільны да раку лёгкіх, чым той чалавек, чыя бацькі не курьлі. Пры гэтым курцы «са спадчынай» у сярэднім выкурваюць на дзве цыгарэты ў дзень больш і ім складаней адмовіцца ад дрэннай звычкі. Такія спадчынасці, як м'яркуюць, пры пэўных акалічнасцях можа дрэнна сказацца на здароўі нават тых, хто вядзе здаровы лад жыцця і не курьць.

Тым аматарам нікаціну, якія не атрымалі благаю спадчыну, асабліва не варта цешыцца. Рызыка развіцця раку лёгкіх у іх усё роўна вышэйшая ў 10 разоў, чым у людзей, якія не курьць (як і апошняй катэгорыі насельніцтва яна складае менш як 1 працэнт). Штогод ад гэтага захворвання дачасна памірае больш як 5 мільянаў чалавек ва ўсім свеце.

Вучоныя сканіравалі геномы некалькіх тысяч хворых і здаровых курцоў, а таксама людзей, якія не маюць гэтай звычкі. Даследчыкі выяказалі меркаванне, што найбольш верагоднай крыніцай мутацый, якія прыводзяць да павелічэння рызыкі развіцця раку лёгкіх, — чортнацятая храмасома. Пашкоджанне гэтай храмасомы прыводзіць да развіцця раздражняльнасці, дэпрэсіўнага настрою. Курэнне часта становіцца свайго роду лекамі для чалавека ў такой сітуацыі. Менавіта на гэтай падставе вучоныя прапанавалі ўвесці ў тэрапію, якая выкарыстоўваецца для лячэння заўятых курцоў, антыдэпрэсанты. Пакуль жа ўлады і медыкі спрабуюць змагацца з эпідэміяй нікацінавай залежнасці, у асноўным разказваючы аб шкодзе курэння, уводзячы забарону на рэкламу тютюну і на курэнне ў грамадскіх месцах, або нават арганізуючы розныя каштоўныя прызоў за адмову ад гэтай звычкі, але прыкметных вынікаў гэта не прыносіць.



МІЛЬЯРДЭРЫ ВЫБІРАЮЦЬ БРУНЕТКА

Каб выйсці за муж за мільярдэра, трэба быць brunetkai. Такую параду жанчынам з амбіцыямі дае амерыканская Інтэрнэт-кампанія Lycos, супрацьпастаўляючы вынікі даследаванняў гэтых найбагацейшых мужчын планеты і якія прыйшлі да адназначнай высновы: джэнтльмены з тоўстым кашалком аддаюць перавагу лэдзі з цёмнымі валасамі.

Аўтары даследавання правялі маніторынг любоўных прыхільнасцяў ста найболей зможных прадстаўнікоў мужчынскай паловы і высветлілі, што пераважна большасць з іх — 78 працэнтаў — маюць цёмнавалосыя спадарожніцы жыцця. Пры гэтым 62 працэнты аддаюць перавагу шатэнкам, а 16 — пачым брунеткам. Толькі 22 працэнты багацейшых звязалі сваё жыццё з бландынкамі. І ніводзін не абраў у якасці жонкі або сяброўкі жанчыну з рыжымі валасамі.

«Унікае пытанне, ці стала Б. Карла Бруні першай лэдзі Францыі, калі б была бландынкай», — пракаментаваў вынікі даследавання дырэктар Lycos. — Калі ўлічыць, што і першая жонка Нікія Сарказо Сесілія была цёмнавалосая, адказ — не. Заможныя мужчыны, вядома, могуць захапляцца блялымі нірмамі, але жніцца на брунетках, бо цёмны колер валасоў асацыюецца ў іх са стабільнасцю і вернасцю.

Век Мэрылін Манро мінуў... П'едэстал гонару на конкурсе «Міс свету-2007» занялі тры цёмнавалосыя красуні кітайскага, лацінаамерыканскага і афрыканскага выгляду. І дзяўчыны Джэймса Бонда ў апошнім фільмаў усё я адна цёмнавалосая.

Такім чынам, даследаванне Lycos пацвердзіла агульнасусветную тэндэнцыю змены мужчынскіх густаў, якая датычыцца не толькі мільярдэраў, але і менш забяспечаных грамадзян ва ўсім свеце. Да прыкладу, апятанне, праведзенае пару гадоў таму ў Вялікабрытаніі, дало падобныя вынікі: 55 працэнтаў мужчын Злучанага Каралеўства сустракаюцца або хацелі б сустракацца з brunetkai, 15 працэнтаў мараць аб рыжай сяброўцы і толькі 20 — аддаюць перавагу бландынкам.

СЭКС І МЯСА СПРЫЯЮЦЬ РАЗВІЦЦЮ ІНТЭЛЕКТУ

Навукоўцы адкрылі новыя метады трэніроўкі мозгу. Паводле меркавання аўтараў кнігі «Навуковыя трэніроўкавыя мэзгі» Тэры Хорна і Саймана Уттана, лепшы спосаб развіцця інтэлект — больш займацца сэксам, есці цёмны шакалад, а таксама халоднае мяса на сьняданак.

А вось прагляд мільянаў опер, частыя зносіны з нычкамі і дыеты на аснове абстлушчаных прадуктаў могуць самым негатыўным чынам скасаваць на разумовых здольнасцях чалавека, папярэджваюць даследчыкі. Хорн і Утан таксама паспрабавалі аспрэчыць міф аб тым, што з цягам часу працаздольнасць мозгу немінуча пагаршаецца. Яны ўпэўненыя, што гэта не адпавядае рэальнасці, і з гэтай праблемай можна змагацца.

«На працягу дзесяцігоддзяў было прынята лічыць, што разумовыя здольнасці праграмуюцца на генетычным узроўні. Але зараз высветляецца, што яны залежаць ад ладу жыцця. У сілах чалавека прытрымлівацца такіх паводзінаў і ладу жыцця, якія б дазволілі не толькі пабегнуць немінуча, як лічылася раней, пагаршэння кагнітыўных здольнасцяў пасля 17 гадоў, але і пастаянна паляпшаць іх на працягу ўсяго жыцця».

Зыходзячы з нашых сьвярдзэнняў, чалавек вольны вырашаць, развіваць яму свае кагнітыўныя здольнасці або дазволіць ім памерці», — цытуе словы навукоўцаў англіскага гэтага Daily Telegraph. У сваёй кнізе яны разглядаюць, як дыета, асродкі і стрэс уплываюць на разумовыя здольнасці. Людзям, якія хочун развіць свой інтэлект, яны прапануюць парады і практыкаванні для трэніроўкі мозгу. Так, аўтары пішун, што «палывае зносіны павышаюць утрыманне ў крыві гармона акацішына, які «прымушае» мозг чалавека знаходзіць неардынарныя рашэнні, а характэрнае для посткаітальнага перыяду павышэнне ўзроўню сератаніну стымулюе крэатыўнасць і лагічнае мысленне». Што датычыцца ежы, то спецыялісты раіць есці чорны шакалад, бо ў ім утрымліваюцца магній і антыаксіданты, якія паляпшаюць забеспячэнне мозгу кіслародам.

Таксама рэкамендуецца есці на сьняданак халоднае мяса, якое напэўна арганізм энергія і спрыяе лепшаму ўсмятванню пахўных рэчываў.

ЯКА ДЫЕТА ПРЫНЕСЕ КАРЫСЦЬ ВАШЫМ МАЗГАМ

- Хай у вашай дыете будзе шмат цытаназерных прадуктаў, напрыклад кашы і пасты.
- Ешце памідоры, у іх шмат антыаксідантаў.
- Ешце чортнацятую парчкі, яны багатыя на вітамін С.
- Не збруйце алкаголем, ён забівае клеткі мозгу.
- Не збруйце сьняданкам, гэта хіццёва важны прыём ежы.
- Не ешце занадта шмат тлустай ежы.
- Не ўжывайце таксама фастфудам і газаванымі напоямі.

ТОЎСТЫМ БЫЦЬ КАРЫСНА!

Шмат гадоў у грамадстве прапагандаецца ідэя, што з залішняй вагой трэба змагацца. Але шырокамаштабнае новае даследаванне зрабіла фурор — яго аўтары прыйшлі да высновы, што таўсты і таўстухі жывуць даўжэй, піша газета Independent.

Сенсацыйная новая праца амерыканскага фізіялёгаў зб'янтэжыла і занепакоіла службы аховы здароўя: за яе выносіў бачна, што, наасупраць шырокаму меркаванню, павышаная маса цела можа быць у сапраўднай карысна для здароўя. Вынікі даследавання, апублікаваныя нядаўна часопісам Амерыканскай медыцынскай асацыяцыі, супярэчаць ледзь ці не ўсім іншым рэкамендацыям насельніцтву. Яны сьвярджаюць, што лішняя тлушчавая адкладанні — праўда, не празмерная — магчыма, нават падаўжаюць жыццё.

Тыя, хто пакутліва спрабуе захаваць дыету і пастаянна чуе, што падтрыманне стройнасці — найлепшы рэзультат даўгажывання, сёння будзе здзіўлены і аблегчана ўздыхнуць. Праўда, трэба ўсведамляць, што прымерны лішак вагі ў параўнанні з нормай можа павялічыць верагоднасць смерці ад дыябету або хваробы нырач — захворванняў, якія часта ўзаемазлучаныя, але гэтая заканамернасць не распаўсюджваецца на цэлы шэраг іншых хвароб, у тым ліку анкалагічных і сардэчна-сасудзістых, сьвярджаюць даследванні.

Строга кажучы, калі прайсціся па поўным спісе захворванняў, якія могуць дачасна абвараць вашу жыццё, то паўната — вядома, не катастрафічная — прыйдзе вам на вырочку. Сутнасць у тым, кажуць навукоўцы, што сьрод злёгка п'янаватых людзей смяротнасць ніжэйшая, чым сярод людзей, чыя вага ніжэйшая за норму, нават перавышае норму або — вось самае дзіўнае — адпавядае норме. Аспрэчыць гэтыя высновы будзе складана. Яны зробленыя на аснове аналізу даных, назапашаных спецыялістамі з Атланты за некалькі дзесяцігоддзяў. У заключэнні частыя артыкулы, напрыклад, сказана, што павышаная маса цела «відаць, спадарожнічае значна ніжэйшай смяротнасці ад усіх прычын».

«Звычайным людзям трэба зразумець, што ўзаемазвязі паміж паўнатай і смяротнасцю значна больш складаная, чым мы схільны думаць», — сказала Кэтрын Флегел, кіраўнік даследчай групы. — Няма нейкай універсальнай, стандартнай заканамернасці, згодна з якой павышаная маса цела абавязкова павялічвае верагоднасць вашай смерці па любой з магчымых прычын».

Але не думайце, што вынікі даследавання — гэтае запрашэнне адкінуць асіярогу і наядца цябе меры. Навукоўцы паспрабавалі падкрэсліць, што апісаная імі паўнатаў наяўнасць датычыцца толькі людзей з умеранай павышанай масай цела — звычайна гэта значыць, што ваша вага перавышае рэкамендаваную пры важным росце не больш чым на 30 фунтаў (13,5 кг), — і, вядома, не распаўсюджваюцца на тых, хто пакутае ад атлусцення.



Фатограф Кайл Кэсідзі ўжо некалькі гадоў фатографуе амерыканскія сем'і і асобаў, якія маюць схільнасць да захоўвання ў хаце вялікай колькасці сур'езнай зброі.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.




Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

ЯКІЯ СНЫ

ПАПЯРЭДЖВАЮЦЬ АБ ХВАРОБАХ?

Чытаць соннікі — любімы занятак дзячат на выданні. Зрэшты, сярод людзей старэйшага ўзросту таксама не-не, ды і зойдзе гутарка аб «прарочых снах», якія камусьці загадаў прадказалі ці то багацце, ці то развод. Ці існуюць жа прарочыя сны на самай справе і ці могуць яны папярэджваць нас, напрыклад, аб якой-небудзь хваробе, якая падпільноўвае нас?



МІЛЬЯРДЭРЫ ВЫБІРАЮЦЬ БРУНЕТКА

Каб выйсці за муж за мільярдэра, трэба быць brunetkai. Такую параду жанчынам з амбіцыямі дае амерыканская Інтэрнэт-кампанія Lycos, супрацьпастаўляючы вынікі даследаванняў гэтых найбагацейшых мужчын планеты і якія прыйшлі да адназначнай высновы: джэнтльмены з тоўстым кашалком аддаюць перавагу лэдзі з цёмнымі валасамі.

СЭКС І МЯСА СПРЫЯЮЦЬ РАЗВІЦЦЮ ІНТЭЛЕКТУ


Навукоўцы адкрылі новыя метады трэніроўкі мозгу. Паводле меркавання аўтараў кнігі «Навуковыя трэніроўкавыя мэзгі» Тэры Хорна і Саймана Уттана, лепшы спосаб развіцця інтэлект — больш займацца сэксам, есці цёмны шакалад, а таксама халоднае мяса на сьняданак.

ЯКА ДЫЕТА ПРЫНЕСЕ КАРЫСЦЬ ВАШЫМ МАЗГАМ

- Хай у вашай дыете будзе шмат цытаназерных прадуктаў, напрыклад кашы і пасты.
- Ешце памідоры, у іх шмат антыаксідантаў.
- Ешце чортнацятую парчкі, яны багатыя на вітамін С.
- Не збруйце алкаголем, ён забівае клеткі мозгу.
- Не збруйце сьняданкам, гэта хіццёва важны прыём ежы.
- Не ешце занадта шмат тлустай ежы.
- Не ўжывайце таксама фастфудам і газаванымі напоямі.

ТОЎСТЫМ БЫЦЬ КАРЫСНА!

Шмат гадоў у грамадстве прапагандаецца ідэя, што з залішняй вагой трэба змагацца. Але шырокамаштабнае новае даследаванне зрабіла фурор — яго аўтары прыйшлі да высновы, што таўсты і таўстухі жывуць даўжэй, піша газета Independent.



Фатограф Кайл Кэсідзі ўжо некалькі гадоў фатографуе амерыканскія сем'і і асобаў, якія маюць схільнасць да захоўвання ў хаце вялікай колькасці сур'езнай зброі.

Кватэрнае пытанне

Захаваць чэкі — мала

Жывучы ў сваім доме ў вёсцы, мы не думалі, што нам могуць спатрэбіцца чэкі «Жыллё». Але ж атрымалі і! і захаваці. Цяпер дачка надумала прыватызаваць сваю кватэру. Каб дапамагчы ёй, мы гатовы падарыць чэкі. Падкажыце, куды трэба звярнуцца з заявай на прыватызацыю, як будзе індэксавацца чэкі?

Л.І., Наварудскі раён.
Найперш трэба адзначыць, што пасля 1 студзеня 2007 г. знаходзяцца ў абарончым і выкарыстоўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам толькі перарэгістраваныя чэкі «Жыллё» (перарэгістрацыя іх завершана да 1 студзеня 2007 г.). Асноўны накірунак выкарыстання перарэгістраваных чэкаў «Жыллё» — прыватызацыя займаемых жылля памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду.

У адпаведнасці з Палажэннем аб прыватызацыі жылля памяшканняў у дамах дзяржаўнага жыллёвага фонду, іх эксплуатацыя і рамонт (зацвержана пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 верасня 2001 г. № 1399 з наступнымі змяненнямі і дапаўненнямі), да набываўца ўласнасці займаемага жылля памяшкання наймаўшчыні жылля памяшкання, паўналетнія члены яго сям'і, а таксама іншыя грамадзяне, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захаваецца роўнае з наймаўшчыні права карыстання гэтым жыллем памяшканнем, падаюць заяву аб прыватызацыі ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган або ў орган кіравання юрыдычнай асобы, у гаспадарчым карыстанні або аперацыйным кіраванні якога знаходзіцца жылло памяшканне. Заява аб прыватызацыі падпісваецца ўсім і згаданым грамадзянам — як тымі, што ўдзельнічаюць у прыватызацыі, так і тымі, што не ўдзельнічаюць.

Пры накіраванні чэкаў «Жыллё» на прыватызацыю жылля памяшкання іх індэксацыя не патрабуецца. Па законе перарэгістраваныя чэкі «Жыллё», налічаныя непасрэдна грамадзяніну, атрыманы ў выніку дарвання або ўнаследствана ад блізкіх сваякоў, выкарыстоўваюцца для прыватызацыі жылля памяшкання шляхам заліку ў кошт пагашэння яго кошту, які вызначаецца ў цэнах 1991 г. Частка жылля памяшкання, якая не будзе аплачана за кошт жыллёвых квот (чэкаў «Жыллё»), падлягае выкупу ў цэнах, што дзейнічаюць на дзень падачы заявы аб прыватызацыі жылля.

Прыблізны кошт жылля памяшкання, якое прыватызуецца, можна даведацца ў адпаведным аддзеле райвыканкама.

Віктар САВІЦКІ.

Свой цвік — «ГАРАЧЫ» лепшы

Наш даўні і пастаянны чытач з Мінска Пётр Андрэевіч Навуменкаў зрадку, па меры неабходнасці, займаецца дробнымі рамонтнымі работамі, любіць нешта змайстраваць у вольны час.

— Прачытаў у «Звяздзе» артыкул, прысвечаны Рэчыцкаму метызнаму заводу, зацікавіўся яго прадукцыяй, у прыватнасці, цэікамі. Абышоў колькі сталічных магазінаў — няма нічога. У чым справа, калі прадукцыя прадпрыемства такая якасная? — пытаўся чытач.

У тым, што пакуль прадукцыя на ўнутраны рынак не пастаўляецца, патлумачылі ў аддзеле маркетынгу і збыту РУП «Рэчыцкі метызны завод». Няма цэнаў, якія павінна зацвердзіць Міністэрства прамысловасці. Зроблена гэта будзе, як мяркуецца, на працягу бліжэйшага тыдня. У якіх сталічных магазінах потым можна будзе знайсці тую ж рэчыцкую цвік?

— У тых, якія дашліць нам заўкі, — патлумачыў прадстаўнік мінскай фірмы-дзілера, з якім працуе прадпрыемства. — Рэчыцкая прадукцыя сапраўды карыстаецца добрым попытам, паколькі пры выдатнай якасці мае меншую цану ў параўнанні з іншымі аналагамі. Да прыкладу, на ўнутраным рынку ёсць цвікі расійскай, украінскай і нават кітайскай вытворчасці.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Прамая лінія

«СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ» ПАДАТАК ПЛАНУЮЦЬ АДМЯНЯЦЬ ПАЭТАПНА

Многіх хвалюе праблема спрашчэння падатковай сістэмы. Адна з асноўных умоў, прадугледжаных дзяржаўнай праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, — якрэз зніжэнне падатковага цяжару, перш за ўсё — для прадпрыемстваў і арганізацый.

Адпаведная работа ідзе ўжо не першы год. Ва ўрадзе створана рабочая група па спрашчэнні падатковай сістэмы, у якую ўваходзяць прадстаўнікі розных міністэрстваў «эканамічнага блока», кіраўнікі і галоўныя бухгалтары буйных прадпрыемстваў. Асноўныя задачы дзве — скараціць колькасць падаткаў і зрабіць больш прастай метадку іх разліку. У Міністэрстве па падатках і зборах свярджваюць: дзяржава сёлета пайшла на «беспрэцэдэнтныя меры па зніжэнні падатковага цяжару». У чым сутнасць гэтых мераў? Колькі падаткаў і збораў адменена ў апошнія гады? Наколькі прывабная наша падатковая палітыка для інвестыцый? На гэтыя пытанні падчас «прамой лініі» на Беларускай радыё адказаў начальнік Галоўнага ўпраўлення метадалогіі падаткаабкладання арганізацыі Міністэрства па падатках і зборах Яўген ГЕРШТЭЙН. У размове ўдзельнічаў і журналіст «Звязды».

— Як на практыцы ажыццяўляецца зніжэнне падатковага цяжару для суб'ектаў гаспадарання ў нашай краіне?

— За апошнія два гады з падатковага заканадаўства было «выкрыслена» 7 плацячоў. Падатковая нагрузка на макраэўроўні можа вагацца ад 20 працэнтаў і ніжэй у афіёрных зонах да звыш 50 працэнтаў у краінах з моцнай сацыяльнай палітыкай, такіх, як Данія, Аўстрыя і Швецыя. У нашай краіне гэты паказчык складае каля 47 працэнтаў. Істотна падатковая нагрузка адпавядае высокаму ўзроўню сацыяльнай абароны насельніцтва.

— Апаненты кажуць, што ўрад краіны скарачае нейкія дробныя падаткі і плацяжы, каб не знізіць даходную частку бюджэту...

— Дробных плацяжоў не існуе. Так, скарачэнне плацяжоў у дарожныя фонды каштавала дзяржаве каля трыльёна рублёў. Гэтыя фінансавыя рэсурсы засталіся за прадпрыемствам для далейшага развіцця. З пачатку года былі адменены яшчэ 4 плацяжы, сярэд якіх масовыя зборы і адлічэнні ў фонд развіцця будаўнічай навукі маюць доволі значную вагу.

— Калі скарачаецца пэўная колькасць падаткаў, то якім чынам магчыма кампенсаваць вымушаныя стра-

ці? галоўныя бухгалтары прадпрыемстваў. Цяпер наведваюць падатковыя інспекцыі яны будуць у тры разы менш. Раней такія плацяжы, як зямельны падатак і арэндная плата за зямлю, збор у фонд падтрымкі сельгасвытворцаў, экалагічны падатак і падатак на нерухомасць неабходна было рабіць кожны месяц. Сёння гэтыя падаткі аплачваюцца раз у тры месяцы. Падатак на нерухомасць увогуле трэба рабіць раз у год, а падатковая дэ-

ларцыя падаецца штоквартальна. На працягу года любыя змены ў складзе нерухомасці не будуць улічвацца. Атрымліваецца, што набыццё асноўных фондаў не павялічыць агульную суму падатку на нерухомасць на працягу года. Гэта доволі выгадна для прадпрыемстваў.

— Якія яшчэ меры распрацаваны цяпер вашымі спецыялістамі для спрашчэння сістэмы падаткаабкладання?

Тры варыянты падыходу да спягнення падыходнага падатку

Мяркуецца, што ў наступным годзе фізічныя асобы будуць плаціць падыходны падатак па-новаму. Аб якіх механізмах спягнення падаткаў ідзе гаворка, рэдакцыі паведаміла начальнік галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асобаў Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь Галіна РАДЗЮКЕВІЧ.

Па словах суразмоўцы, распрацоўшчыкі новай сістэмы павінны вырашыць галоўнае пытанне аб тым, будзе гэта плоская або прагрэсіўная шкала спягнення і падліччы, наколькі гэта балача ўдарыць па бюджэце краіны або па фінансавым дабрабыце асобных катэгорый насельніцтва.

Пры выбары плоскай шкалы, дакладная лічба стаўкі будзе выбірацца ў межах ад 10 да 12 працэнтаў. Справа ў тым, што выкарыстанне расійскага варыянта плоскай шкалы памерам 13 працэнтаў істотна ўдарыла б па кішэнні людзей з нізкімі даходамі, якія цяпер аддаюць дзяржаве ад 9 да 10 працэнтаў сваіх заробкаў. Прагрэсіўная шкала прадугледжвае ўжо дзве стаўкі спягнення падыходнага падатку. Сярэд варыянтаў разглядаюцца стаўкі 9 і 15 працэнтаў, 10 і 15; 10 і 20 працэнтаў.

Існуе і трэці варыянт рэфармавання падыходнага падатковай сістэмы, дзе прапануецца «расцягнуць» ужо дзеючую п'яціузроўневую шкалу са стаўкамі 9, 15, 20, 25 і 30 працэнтаў. «Расцягванне» шкалы павінна адбыцца такім чынам, каб высокая стаўка падыходнага падатку плацілі работнікі, якія маюць і сапраўды вялікія даходы. Усе гэтыя агульныя варыянты будуць разглядацца на камісіі Саўміна па ўдасканаленні падатковага заканадаўства.

Версіі

Калі ў архівах факт узнагароджання не пацвярджаецца...

У лістападзе 2006 года я звярнуўся ў Івацэвіцкі райваенкамат з просьбай разабрацца ў сітуацыі: ці з'яўляюся ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны. Я быў прызваны ў Савецкую Армію 04.02.1945 года (правільна: у Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію — гэта афіцыйная назва Узброеных Сілаў Савецкай дзяржавы (акрамя ВМФ), устаноўлена СНК РСФСР 15(28)1.1918 г. Савецкай Арміяй Чырвоная Армія называецца з 1946 года. — Рэд.), узнагароджаны медалём «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.», і юбілейным медалём «30 гадоў Савецкай Арміі і Флоту» (заснаваны 22.02.1948 г. — Рэд.). Але, на жаль, медалі згублены, знайшоўся толькі пасведчанне да юбілейнага медаля. І вось ужо больш за год доўжыцца мая перапіска з ваенкамата. У якія толькі архівы ні засылаў яны запыты для пацвярджэння ўзнагароджання мяне медалём «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.» і нідзе не захаваўся дакументаў. А ў апошнім адказе мне раіць звярнуцца ў суд... Тэлефанавалі мя і ў Мінск у Міністэрства абароны, кансультаваліся. Там адказалі, што вельмі часта былі выпадкі, калі дакументаў аб ўзнагароджання медалём «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.» не даходзілі да архіваў, паколькі ім у той час ўзнагароджвалася вельмі вялікая колькасць людзей. Вельмі прашу сваё дапамагчы разабрацца ў сітуацыі. Даслаю копію адказаў з ваенкамата, копію ваеннага білета і пасведчання аб ўзнагароджання юбілейным медалём...

Павел Дзяснішчэ КРЫВАЛЬ, вёска Край Івацэвіцкага раёна.
Аналігійныя запны ад чытачоў рэдакцыі апошнім часам атрымліваю мінімум раз-другі за год. Яны падобныя як па сутнасці пытанню, так, на жаль, і адказаў на іх... Наш чытач пералічыў (праз даслання ксерокапі адказаў яму з ваенкамата) ўсе магчымыя месцы, дзе маглі б захоўвацца інфармацыя аб ўзнагароджання яго медалём: Дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі, Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, Галоўнае ўпраўленне кадраў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь... На жаль, там такіх звестак не маецца...

Медаль «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.» быў заснаваны 9 мая 1945 года. Ім сапраўды ўзнагароджвалася вялікая колькасць людзей: напачатку нядзённыя франтанкі, затым — работнікі тылу. Але праблема ў тым, што гэты медалё — безнумарны, г.зн. на ім адсутнічае нумар, па якім у архіве можна было б даведацца: каму і калі ўручалася ўзнагарода. Медалі ўручаліся па спісах, аднак і такіх даных не адшукаваць.

Ёсць яшчэ адзін істотны момант. Згодна з палажэннем аб парадку ўручэння медалё «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.», ўзнагароду маглі атрымаць нават ваеннаслужачыя запныя, вучобныя ваісковыя часці, якія паслужылі ў іх не менш за тры месяцы на пасадках чырвонаармейца, кулямётчыка, камандзіра аддзялення і інш., але толькі не курсанты. Апошняя катэгорыя медалё не ўручаўся.

Наш чытач быў прызваны 4 лютага 1945 года, як вынік далей з дасланых дакументаў, прысугу прыняў 9 красавіка (гэта значыць, за месяц да заканчэння вайны). — Рэд.), а з 5-га вучэбнага артылерыйскага палка выйшоў у 884-ы гаўбічны артылерыйскі полк 20 лістапада 1945 года. Які ўказана ў яго ж ваенным білетце, удзелу ў баях не прымаў.

Гэты адказ, абшарабуючы на даслання звесткі, мы ў чарговы раз далі з дапамогай спецыялістаў ўзнагароднага аддзела галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства абароны. Паводле іх слоў, шыно, што нідзе ў архівах можа знайсціся патрэбная інфармацыя, якую дагэтуль не атрымлівалася адшукаць, на жаль, практычна роўны нулю.

ШАХМАТЫ
Пад рэдакцыяй майстра спорту Уладзіміра СЫЧОВА

3. Мах. 1. Лн8! (цугцванг).
ВІНШУЕМ ПЕРАМОЖЦАЎ!
Падвоім вынікі масавага конкурсу расійскай шахматнай задчы і з'яоўдаў. Ён адрозніваецца ад папярэдняга конкурсу некарай абсалювацыа. Загадаў была аб'яўлена класіфікацыйная норма, дасягненне якой давала магчымасць атрымаць удзельнікам, які набярэ 75 працэнтаў ачкоў, трох разрад па шахматах, а пры 60 працэнтаў — чацвёрты. Стопцэнты вынік дзе права шахматыстам трэцяга разраду на атрыманне другога разраду.



Правільна рашылі ўсе заданы масавага конкурсу і прамяруюцца шахматнай літаратурай наступныя чытачы: Іван Цітовіч (Пастаўскі раён) — 62 ачы, другое і трэціе месцы падзялілі Віктар Быкаў і Сяргей Гурчынковіч (Мінск) — па 57 ачкоў і чацвёртым — Іван Козел (Мазырскі раён) — 56 ачкоў і на пятым — Пётр Шчамляёў (Бальніцкі раён) — 55 ачкоў. Следзям за прызёрамі ідуць Юрый Бадарэнка (Магілёў) — 51 ачы, Анатоль Прынеснік (Шчыбск) — 44, Генадзь Мігаль (Кобрын) — 38, Алег Бадэкоў (Круглянскі раён) — 45, Алег Чарневіч (Барань) — 30. Астатнія удзельнікі набралі менш за 30 ачкоў. Дзякуем чытачам за актыўны ўдзел у конкурсе.

Усім, каму патрэбны даведкі аб атрыманні ці пацвярджэнні разраду, просім паведаміць у рэдакцыю.

Усім, каму патрэбны даведкі аб атрыманні ці пацвярджэнні разраду, просім паведаміць у рэдакцыю.

Ганаровая вярта вясковага таксі



В. Паселічы, Хойніцкага раёна.

Зварот у карпункт

Хто абавязаны аплачваць лічылнікі?

У Віцебскі карпункт «Звязды» звярнуўся па дапамогу наш чытач з Віцебска, які паскардзіўся на неправамерны, з яго пункту гледжання, дзеянні супрацоўніка жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка, што абслугоўвае шматпавярховы дом, дзе ён жыве.

— Мне казалі спецыялісты ЖЭУ, што я абавязаны за сваёй кошт устанавіць лічылнікі вады ў кватэры, дзе жыву, — расказвае віцебчанин. — Але кватэра мая — не прыватызаваная, значыць знаходзіцца ў камунальнай уласнасці. Я чуў ад знаёмых, што ў такім выпадку ўстаноўку лічылнікаў абавязаны аплачваць камунальнікі. Больш таго, мяне напрасілі вырашыць пытанне яе мага хутэй. А ці ёсць канкрэтны тэрмін, да якога ўсе грамадзяне абавязаны паставіць гэтыя самія лічылнікі? Зараз у мяне няма свабодных грошай на такія маты.

Ва ўпраўленні жыллёва-камунальнай гаспадаркі віцебскага аблвыканкама «Звяздзе» падрабязна растлумачылі ўсе нюансы па дадзенай тэме. У прыватнасці, згодна з Дырэктывай Прэзідэнта № 3 «Эканомія і беражлівасць — галоўныя фактары

НЕ БАРСКАЯ ГЭТА СПРАВА? Бывае

Калі б нехта, на месцы, змог патлумачыць, што адбываецца на маім падворку, у рэдакцыю я, зразу-мела ж, не пісаў б. А так...

Жыву я ў вёсцы, з жыўняцкай цяпер трымаю толькі птушку — курой, індэўку. Адзін з іх і здзіўіў тым, што нідзе з пачатку сакавіка стаў садзіцца на курных гнездах. Падыў, згано яго, ён усё роўна залезе і сядзе.

Працігвалася так больш чым два тыдні, і мне стала проста цікава. Таму я ўзяў балею і 28 сакавіка па-сэдзіла яго на яйкі — курныя, бо індэўку хацела ўжо зводзіць. Але ж, мусіць падумаю, бо гэта птушка працягвае мяне здзіўляць. Цяпер, у прыватнасці, тым, як самаахвараюна выконвае свае абавязкі: яна нічога да сябе не падлугкае (падзідзе, пачынае сыскаць і дзюбціцца), есці сама не ідзе, трэба сздаж-кава, назад на гняздо вяртаецца хвілін праз 10—15.

Нашы вясцоўцы трымаюць па некалькі дзесяткаў гэтай птушкі, але ні ў кога сам індэў на яйках не сядзеў. Пра свайго дзівака я ўжо расказвала знаёмым, гаварыла ветэрынару. Некаторыя мне нават не верылі! — прыходзілі глядзець... Дык, мо, хто з чытачоў, з вучобных патлумачыць гэтую з'яву? Бо я ўжо на пенсі, але ніколі нічога падобнага не бачыла і не чула, чым індэўку трымаю даўно.

С. С. БАРОУСКАЯ, ст. Юрацішкі, Іўеўскага раёна.

АД РЭДАКЦЫІ. П'сьмо гэтак прышло ў нацаранні пошты, гэта значыць, далёка ад 1 красавіка... І усё ж, перш, чым яго друкаваць, у Юрацішкі мы павярнулі. «Чыстая праўда ў лісце, не розыгрыш!» — пацвердзіла Станіслава Станіславаўна. — Днямі я куранятак чакаю. Цікава ж, колькі ён выведзе?.. Хто б спрачаўся... Даведаемся, напішам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Сілы ёсць... Розуму не трэба?

Дык мы ж не па гэтай, мы па параднай лясвіцы ходзім, — засмяяўся Пятровіч. — Вунь яна... Падвёў да акна і парадны ўваход паказвае. Ганак там, прыступкі і зручныя. Так што назад, уніз, наша стыхануўка спускалася лёгка.

— Пра тое, як падмылася, вясцоўцы мо і не ведалі б, бо Пятровіч — чалавек адказаў: нікому нічога не скажаў. Маня сама прабалбаталася — расказвала, як убачыла тую лясвіцу, як караскалася ўверх па жалезных пружках і як жа шкадавала канторскай!

Людзі смяляся. Смялялася і яна сама — над сабой. А гэта — вялікі дар чалавека вялікай душы.

Такой мы і помнім нашу даярку Маню.

Марыя ДАЙНЕКА, в. Заельнае, Любанскі раён.

Колькі вярвачы ні віцца...

Гэта гісторыя адбылася даўно, у мінулым стагоддзі. Адзін жанаты мільчыяер з горада частавага падзяўнуў ў вёску да незамужай ма-газінішчыцы. Яна тады кідала работу, ішла дамоў. Там яны нешта елі-пілі, гаманілі, жаліліся сацыя-А хату — калі запіралі, а калі і забывалася.

Дык воль аднойчы дзверы былі адчынены, і ў дом да магазнішчыцы зайшоў адзін з вясцоўцаў. Ма-лады хлапец... Звалі яго чамусьці Алёнай. Акруціў ён там, убачыў, што гаспадыня з гоцем моцна спыла. А на крэслае — форменнае адзенне вісіць. Там яна і кабура са зброяй. Дастаў Алёна пісталет, выйшаў на двор, разоў колькі пальнуў. Нехта з вясцоўцаў адразу пазваніў у міліцыю, хлопца затрыма-лі. Пытаюць, зраўмела ж, дзе ён браў зброю? А тую хаваць німа чаго, кажа: «Пойдзем, пакажу».

Ну і завёў усю да магазнішчыцы. Пасля гэтага мільчыяер, што да яе прывяздуў, падзяра ж, з трэскам, выгналі з работы...

Але жонка яго толькі рада была. Казала лядзіом: «Каб я ведала гэту Алёну, падлібам купіла б ей новую сукенку».

...Расказала мне гэту бываліцу мая бабуля, а я толькі запісала.

Ганна ЗАКАБЛУК, вучаніца 8 «Б» класа, г. Мінск.

Хай заўжды будзе сонца!

Вясна 1962-га да людзей не спяшлася. На зыходзе быў сакавік, але таўсюль яшчэ ляжаў снег, слупок тэрмометра апускаўся па начах да мінус 10...

У адну з акурат такіх вох халодных начаў да мяне (я служыў санінструктарам у ракетнай часці) прынеслі салдата-ўзбэка. Той, бедны, моцна крычаў — скардзіўся на болі ў жываце. Я хачеў той жывот агледзець-абацкаць, але хлапец не даўся, зароў яшчэ гучней.

Што заставалася рабіць? У будку санітарнай машыны мы хуценька насялілі цюфкаю, падушка, хворага ўкрылі коўдрамі і павезлі ў дзвіныя шпіталь. Каб уявіць, ЯК, скажу, што ехаць трэба было, па-першае, хутка, па-другое, асцярожна, бо на кожнай калодніце палка крычаў, па-трэцяе, за 35 кіламетраў... Найбольшая складанасць заключалася ў тым, што дарога была лясная і разбітая, як кажуць, да больш няма куды...

Таму я ўвесь час сядзеў побач з хворым, размаўляў з ім, суняўся, спачуваў, папраўляў то падушку, то коўдру...

Карацей, ліха мы халпілі напюніцу, але ж гадзіны ў чатыры ночы такі дабраліся да шпіталья. Я падвёў дзяжурнаму, што прылязе хворага з вострым апендыцытам. Тут жа паднялі хірурга. Той падшоў да салдацка, пытае:

— Ну, браце, што ў цябе баліць? Той кажа:

— ... Нічога.

— А чаго ж цябе прывезлі тады?

— Тут наш салдацкі усё патлумачыў. Скажаў:

— Сонца няма, баранчыка няма... Доктар, вазьмі ў шпіталь?! Хоць адзін радасць будзе...

Пасля гэтага прызначаны ў першыя ігнэтыны, шчыра кажуць, перш не да смеху было. Але ж яно добра ўсё, што добра канчаецца ў мяне зараганата...

І з той пары, калі гаюсць да-стаўлялі ў лякарню, у нас заўсёды пыталіся, ці ёсць сонца, ці жыве баранчык...

У.К. ЛОЙКА, в. Дзеярэўна, Слонімскага раёна.

Рубрыку вядзе Валіцкія ДАУНАР.

Але народ на провадзе!

Ададём. Назайсёды

...У балычні (як, мусіць, нідзе?) адчуваеш, якімі доўгімі могуць быць дні і якім кароткім — само жыццё! Але ж здаецца чала неўла... А таму — даюць маркату: мы, па прыкладу «Звязды», успамінаем «вясельня і праўдзівыя гісторыі з жыцця...». Вос адзін з іх.

У 50-я гады мінулага стагоддзя (расказвала суседка па палаце) — мяне пасля заканчэння бухгалтарскіх курсаў, накіравалі ў калгас «Чырвоны араты» Драгічынскага раёна. Бедната там была страшэнная: людзі шычавалі за пуста працідзень, ад цямна да цямна. Але ж неж паселі, нешта вырасталі.

Наступіла пара ўбіраць. Каб дапамагчы, у вёску «кінулі» шафэў з вышлішчана механізаватару. Ехалі яны — прыжожа: наперадзе камбайн, да яго па баках прымацаваны веласіпед і акардон, за штурвалам — майстар прадоўнага навучаня, следзям — навучаніцы.

Вечарам усё — і прыезджыя і мясцовае моладзь — сшылася ў хату-чытальню, на танцы. Народ вяселіўся, музыка (ён жа майстар) быў перапынкаў граў і, зраўмела ж, паглядзеў на дзясчат. Нашы по-зіркы разоў колькі сустракаліся, але дамоў я пайшла адна — з думкай, як жа прываціць гэтак хлопца?

Магчымасць такая з'явілася, прычым


Вяртанне ў Чамброва

Сядзіба, якая лічыцца правобразам Сапліцова ў пазме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш», можа быць адноўлена сумеснымі сіламі беларускага, польскага і літоўскага бакоў

На нядаўняй сустрэчы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Польшчы ў нашай краіне Генрыка Літвіна са старэйшай Гродзенскага аблвыканкама Уладзіславам Саўчанкам сярэд шэрагу накірункаў супрацоўніцтва была абмеркавана і ідэя аднаўлення сядзібы Узлоўскіх-Карповічаў у Навагрудскім раёне, якая лічыцца прататыпам Сапліцова ў пазме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Гэты праект мяркуецца ажыццявіць сіламі і сродкамі беларускага, польскага і літоўскага бакоў, тым самым на справе пацвердзішы клопат аб сумеснай культурнай спадчыне трох народаў.

У даведніку «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» (Мінск, 2004 г.) у дачыненні да кожнага раёна ёсць «насталычны» раздзел «Страчаны назвы». Менавіта ў ім, сярэд ажно 57 хутароў і вёсак Навагрудчыны сёння і пазначаны хутар Чамброва са сваёй знакамітай і ў пэўным сэнсе загадкавай гісторыяй. Загадкавай, паколькі даследчыкі працягваюць спрачацца наконт таго, якая ж мясцовасць стала перадавачамі Міцкевіча, калі ён апаўваду пра Сапліцова ў пазме «Пан Тадэвуш». Гіпотэзаў шмат, у якасці прататыпаў называюцца ледзь не дзесяткі адрасоў на сучасных тэрыторыях Беларусі і Польшчы. Аднак найбольш верагодным правобразам Сапліцова падаецца ўсё ж сядзіба Узлоўскіх-Карповічаў у Чамброве. Вось некаторыя аргументы ў падтрымку гэтай версіі.

У дзяцінстве Адам Міцкевіч часта бываў у Чамброве. Тады, у па-



Там Ян Булгак убачыў сядзібы дом у Чамброве ў 1925 годзе.

Чамброва быў нават высланы ўзброены атрад. Аднак людзі Узлоўскага арганізавалі засаду, скапілі, звязалі салдатаў і адвезлі ў Навагрудак. За такое самаўпраўства суд прыгаворваў Ігнація Узлоўскага да высылкі ў Сібір, аднак уплываўшы асобы з ліку яго знаёмых дамагліся памілавання.

У 1826 годзе маёнтак быў па-

вінам, які прыехаў з Палесся і ажаніўся з мясцовай шляхцянкай. Затым Чамброва належала яго сыну Юліяну, а апошнім уладальнікам перад Другой сусветнай вайной быў унук Кароль Карповіч.

Чамброва ўпрыгожваў вялікі парк з дубоў, ліпаў, ясеняў, кветнікаў і дэкаратыўных кустоў, а ў аранжарэй вырощвалі абрыкосы і вінаград.

Значная частка маёмасці сядзібы прапала яшчэ падчас Першай сусветнай вайны. А на сёння з усяго таго, што стваралася шэрагам пакаленняў гаспадароў Чамброва, ўдалося захавацца хіба што архіва, які цяпер знаходзіцца ў сям'і Карповічаў у Польшчы, ды яшчэ будаванай апошнім уладальнікам маёнтка капіцы. Ад сядзібы практычна нічога не засталася, толькі сцяны. Ёсць звесткі, што сядзібы дом быў спалены ў маі 1943 года партызанамі, якія ведалі аб планах акупантаў размясціць там паліцэйскі гарнізон. Аб цудоўным парку нагадваюць толькі некалькі дрэў...

Пакуль цяжка сказаць, калі Чамброва атрымае другое жыццё, але добра ўжо тое, што гэта пытанне ўзнята на высокім узроўні. І хоць са спадзівання, што вызначаныя намеры будуць падмацаваны канкрэтнай працай, вынікам якой можа быць стварэнне музея Пана Тадэвуша ў адноўленай сядзібе. На думка дырэктара Дома-музея Адама

Міцкевіча ў Навагрудку Мікалая Гайбы, у ім можа быць прадстаўлена сваёасаблівая энцыклапедыя шляхецкага жыцця. Пры гэтым сядзіба ў Чамброве арганічна далучылася б той выдатнай турыстычнай патэнтнаму, які ёсць у наваколлях мясцінах. Побач знаходзіцца вёска Валеўка, дзе ў школьным краязнаўчым музеі сабраны шэраг рэдкіх дакументаў аб гісторыі краю і яго людзях, і праходзіць траса з Навагрудка да знакамитага возера Свіцязь і далей у Завоссе, дзе 24 снежня 1798 года убачыў свет Адам Міцкевіч.



Полнік Адаму Міцкевічу ў Навагрудку, скульптар Валерый Янушкевіч.

Барыс ПРАКОПЧЫК, Навагрудскі раён.

Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

Рыштванні Бацькаўшчыны

Жак наедзе ў В'етнам

У кіналагічным цэнтры Унутраных войскаў Беларусі праходзіць навучанне в'етнамскія афіцэры

Падлакоўнік Дао Зуй Хыонг працуе кінолагам у падраздзяленні міністэрства грамадскай беседы. Разам са сваімі калегамі ён прыехаў у Маргілёў, каб атрымаць новыя веды ў справе дрэсіроўкі сабак. Кожны з дзесяці ўдзельнікаў беларускай стажыроўкі ўжо атрымаў сваё выхаванне — німецкаму аўчарку ўзростам 10-ці месяцаў. Усе сабакі маюць звычайна для нашых мясцінаў міншкі, і новыя в'етнамскія гаспадары з усіх сілаў імкнучыся іх вымавіць.

Дао Зуй Хыонг, лічы, пашанцавала: яго сабаку завуць проста Жакам. Па-в'етнамску гэта атрымліваецца як «Зак», вымавіць няцяжка. Маладому ж сабаку трэба будзе прывычыць і разумець каманды на в'етнамскай мове: праз паўгода навучанна аўчаркі паедуць са сваімі новымі гаспадарамі ў В'етнам.

Беларуская стажыроўка для в'етнамскіх кінолагаў арганізавана ў межах супрацоўніцтва дзвюх краін і іх праваахоўных ведамстваў.

— Асноўная парода службовых сабак у нас і ў В'етнаме аднолькавая — гэта нямецкая аўчарка, — тлумачыць начальнік кіналагічнай службы Унутраных войскаў Беларусі Усевалод Жытнік. — У 1980-х гадах кіраўніцтва в'етнамскіх кіналагічных цэнтраў навучалася ў Растойскай школе службовага сабакаводства, і гэта



Дао Зуй Хыонг, лічы, пашанцавала: яго сабаку завуць проста Жакам.

стала асновай для іх працы. Цяпер у нас в'етнамцы хочуць пераўвучыць новыя метады навучанна і працы з сабакамі.

В'етнамскія афіцэры вывучаюць дрэсіроўку сабак: на пошук выбуховых рэчываў і нарко-

тыкаў, выбыск аб'екта і транспарта, знаходжанне рэчкі і людзей.

Значыць праходзіць у класе і на пляцоўках з сабакамі. Перакладае лейтнант паліцыі Чынь Ле, які калісьці вучыўся ў Расіі. Ён прызнаецца, што моўнага запаса не хапае для перакладу спецыфічных кіналагічных тэрмінаў, таму выпадае карыстацца камп'ютарным слоўнікам.

— Безумоўна, моўны бар'ер існуе, але в'етнамцы — вельмі дысцыплінаваныя і старанныя вучні, — каментуе Усевалод Жытнік. — Ім не трэба двойчы паўтараць, бо яны самі імкнучыся да ведаў іх сабаку больш. Дарчы, сярэдні ўзрост в'етнамскай групы — гадоў 40, яны маюць немалыя званні і вопыт працы. Але ў іх ёсць жаданне вучыцца.

— Я з задавальненнем прыехаў у Беларусь, — кажаў Дао Зуй Хыонг. — Хачу атрымаць веды і дабіцца поспехаў у сваёй працы. А ў вас тэорыя і тэхніка дрэсіроўкі службовых сабак будзеца вельмі граматычна...

В'етнамскіх афіцэрам падабаецца Беларусь і тутэйшая прырода, і ёсць вайсковыя сталовыя, і зносіны з людзьмі. Вось толькі, кажуць, з палгоднымі ўмовамі пакуль не шанцуе. Яны абмяркоўваюць з беларускімі калегамі «сабачае надвор'е» і смяюцца з гэтага вельмі кіналагічнага жарту.

Ілона ІВАНОВА.

КУП «Мінскі абласной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения договоров аренды двух земельных участков общей площадью 3,0602 га сроком на 50 лет для строительства комплексного пункта придорожного сервиса, расположенных вблизи автомобильной дороги М-3 Минск—Витебск (29 км) в районе д. Моначки Логойского района, кадастровые номера земельных участков 623200000001000011, 623200000001000012. Начальная цена предмета аукциона — 3 500 000 000 бел. рублей. Строения, сооружения и инженерные коммуникации на земельных участках отсутствуют. Земельные участки расположены в водоохранной зоне реки Дубровка.

Участник аукциона, ставший Победителем, обязан:

1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему земельных участков внести плату за право заключения договоров аренды земельных участков и возместить расходы, оговоренные в условиях проведения аукциона.
2. В установленный срок заключить с Логойским райисполкомом договоры аренды земельных участков и осуществить в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельных участков государственную регистрацию прав на земельные участки.
3. Приступить к занятию земельных участков не позднее шести месяцев после получения свидетельств (удостоверений) о государственной регистрации создания земельных участков и возникновения прав на них.
4. Приступить к строительству объекта после разработки и утверждения в установленном порядке строительного проекта комплексного пункта придорожного сервиса и транспортной развязки и получения разрешения на производство строительных-монтажных работ.

Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона в течение 2-х рабочих дней после совершения Победителем аукциона действий, указанных в пункте 1 настоящего извещения. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документацией и земельными участками. Задаток в размере 3 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Аукцион состоится 20.05.2008 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.05.2008 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 326.

Контактный телефон (8 017) 224 61 34. Наш сайт в Интернете: www.rft.by.

УНП 690324015

Юбілейная ТІВО

У пятнаццаты раз у Мінску пройдзе міжнародная выстава і кангрэс па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях ТІВО-2008. Мерапрыемства за гады свайго стаўлення, а потым і развіцця стала сапраўды аўтарытэтным для спецыялістаў ІТ-сферы, аматараў камп'ютараў і ўсяго, што з імі звязана. Яно пройдзе ў Футбольным манежы з 22 па 25 красавіка. Урачыстае адкрыццё адбудзецца ў Нацыянальнай бібліятэцы 21 красавіка.

Будзе абвешчаны лепшы Інтэрнэт-рэсурс, выяўлена лепшая каманда ў бітве кіберспартсменаў, і ўпершыню — вызначыцца пераможца прафесійнага конкурсу лічбавага графічнага дызайну. Да ўдзелу ў выставе падрыхтаваліся больш за 200 фірмаў з 15 краін.

Першы намеснік міністра адукацыі Аляксандр Жук паведаміў, што яго ведамства цікавяць праблемы падрыхтоўкі спецыялістаў ІТ-сферы. «Нашы студэнты адны з самых дасведчаных. Так, днямі каманда БДУ заваявала бронзавы медаль на чэмпіянаце свету сярод праграмістаў. Першае і другое месца дасталася студэнтам з Санкт-Пецярбурга і Масачусетса, каманда МГУ і Стэнфардскага ўніверсітэта. У чэмпіянаце ўдзельнічала 81 краіна», — паведамаў ён.

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, адзін з арганізатараў, раздзеляе праблемы і перспектывы развіцця рынку тэлекамунікацыйных паслуг у нашай краіне, а таксама прадманструе новыя тэхналогіі сувязі. «Мы маем добры навуковы патэнцыял, аўтарытэт на міжнароднай арэне. Паслугі сувязі ў Беларусі прадастаўляюцца вельмі якасна. Мы абмяркуем, якім чынам будучы ўкараняцца тэхналогіі шырокакаласнага і беспераводнага Інтэрнэту, праводзіцца аптыка-валяконныя сеткі», — падтлумачыў першы намеснік міністра сувязі і інфарматызацыі Іван Рак.

Дзмітрый АЛЬФЕР.

Шукалі кілера, трапілі за краты

Вынесены прысуд заказчыкам забойства ў Слоніме

Паводле звестак Генеральнай пракуратуры, у кастрычніку мінулага года супрацоўнік Слонімскага РАУС стала вядома, што 41-гадовай грамадзянкі М. і яго сужыцелька Ш. шукаць кілера для ліквідацыі непаўнагадовай сваяккі. Такім чынам «каваліная парчка» мела намер асваляцца кватэрай 17-гадовай дзячынкі. Яе жыццё зламаныя ішч адналі ўсяго ў 600 долараў. Менавіта такую суму яны прапаноўвалі пачынальнікам кілерам. І хто ведае, магчыма, знайшоўся б ахвотнік выканаць заказ за такі ганарар. Спынілі гэтыя крываваыя планы супрацоўнікі Гродзенскага абласнога ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. На сустрэчу з заказчыкамі пад выглядом кілера прыйшоў аператыўнік, якому ліхадзеі перадалі фота плануемай ахвяры, пнеуматычны пісталет, пераброены для стральбы шарыкам, шнур для душэння і аванс у памеры 100 долараў. Міліцыянеры па ўзагодненні з пракуратурай інсцэнзіравалі забойства. Заказчыкі паверлівы, прынеслі астаўшую частку «ганарару» і тут жа былі арыштаваны. А нядаўна адбыўся суд, які прызнаў іх вінаватымі ў падрыхтоўцы заказнага забойства і прыгаварыў кожнага ўдзельніка «злачыннага дуэта» да 13 гадоў пазбаўлення волі.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

Злачынцы ратаваліся... пажарам

Агонь, з дапамогай якой двое вясцоўцаў разлічалі знішчыць сядзібы злачынства, толькі на кароткі час адцягнуў іх затрыманне.

Пажар у доме 47-гадовага жыхара вёскі Бельчыца Палачкага раёна разгарэўся каля апоўначы ў аўторак. На папярэйшыя былі знойдзеныя цэлы гаспадары і яго 27-гадовая плямянніца. Паводле версіі, якая была вылучана напачатку, абодва загінулі па неасцярожнасці — ад незатушанай цыгарэты. Аднак пасля правядзення судова-медыцынскай экспертызы высветлілася, што смерць гэтых вясцоўцаў была гвалтоўнай. Удалося хутка ўстанавіць асобы падазронаў у забойстве — раней неаднаразова судзімых аднаўскага загінулых і жыхара судзядня вёскі. Які мяркуецца, 27- і 25-гадовая непрацуючая да смерці збілі сваіх ахвяраў падчас спрэчкі пасля распіткі спіртнога. А пасля падпалілі дом.

Дзмітрый СТАНКОВІЧ.

Простыя рэчы


Мы — маладая кампанія. Нам толькі-толькі за дваццаць гадоў, толькі-толькі пабраліся, зарэгістраваліся ў адпаведным адрэале, які, здаецца, і цяпер называецца ЗАГС. Адачываем на берэзе аднаго з родных азёраў у родным краі. І вось размыліся: а давайце паставім тут будан, а найлепшы палатку ў лодцы, яна ў нас вялікая, пападарожнічаем колькі дзён...

Адна з маладока запрэчыла катэгарычна:

шага Максіма Танка: Тут Ленін быў, Тут шмат слядоў яго, Як шалаха, як гэтых берагоў Шырокага Разліва. Ну, што зробіш. Такі быў час, што не толькі вершы пісаліся, а цэлыя кінафільмы здымаліся аб тым, як у шалахах рыхталася прале-тарская рэвалюцыя. Дарчы, я ставіў тут будан, а найлепшы палатку ў лодцы, яна ў нас вялікая, пападарожнічаем колькі дзён... Калі мятеж канчаецца удачай,

ланы ў свой час вялікую частку Еўропы.

У нас у вясковым, ды потым і месцовым побыце было адно найменне — шалашоўка. Пра жанчыні ці дзячынкі, якая страціла годнасць і, прабачце, бадыяцца з мужчынамі абы дзе, па шалахах. Сёння ёсць іншыя, самыя разнастайныя найменні гэтым людзям і гэтым яравам у жыцці. А вось ёсць і крыху бяскрыўднае — шалапуг. Ад таго, мяркую, кораня. А ў Веры Вярбы было нават крыху гарэзлівае:



Будан

— Не-не, толькі не для мяне. Я люблю адпачываць на крумальных прасінах.

— А як жа з любым — рай у шалахах?

— Хай любі аздавядзены шалах пабудуе.

Крыху сумнаваты, але разам з тым і крмы смешны ўспаміні. Мы былі маладымі і нашым маладым жонкам хацелася нечага большага, чым рай у шалахах. Атрымалася? У нейкай ступені і не ва ўсіх. Але сёння мяне засякавалі тры памянныя ў гэтых успамінах назвы — будан, шалах, палатка. Пішучы расказы пра сваё простыя рэчы, абавязкова звяртаюцца да слоўнікаў. Не дзе памяць можа падвесці, недзе спраўдзіць памыць ад вясцовага — а там шмат нязвычайнага беларускага мове, абласных слоў — але тут я не памыліўся.

У беларускай мове нароўні існуюць словы шалах і будан. Будан — так здаўна на Беларусі называлі лясныя паселішчы, у якіх жылі буднікі, людзі, што працавалі ў лесе, выраблялі тут усе, што толькі можна вырабіць з дрэўніны. Так называлася і прадпрыемства, спецыяльна абсталявана печ для вытворчасці поташу, смалакуроння, гонкі дзёгцю, выпальвання драўнянага вугалю. Ды шмат чым іншым займаліся нашы папярэднікі-буднікі, пакуль іх цяжкаручную працу не замянілі сучасныя фабрыкі і заводы.

Але і шалах у нашай мове прысутнічае. Дзеці савецкага пакалення, мы, безумоўна, выхоўваліся на тым, што перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй Ленін некай час хаваўся і засярагаўся ад паліцыі ў шалашы недзе ў Разліве. У на-

То он и называется иначе. Але што нам тая мясцажы ці рэвалюцыя. Мы гаворым пра простыя рэчы. Дык вось Пятрусь Броўка, якога не вельмі любіць маладыя мае калегі, вельмі цудоўна напісаў: І доўга гамонка ішла ў шалашы. Глядзіць і слухалі бацька і сын, Як падаюць зорамі ў змрочнай цішы Буйняны антоны з прытулых галін.

Па-броўкаўску проста? Дачывольне не пагадзіцца. Гэта напісаў чалавекам, які сапраўды на чапаве ў шалашы-будане, не на капыце, на якой прызвычайна бацьчыць паэта, гэты падслухана шолька падзення вярбаўка трэба адчуць, прапусціць праз сваё светабачанне і сваю душу. А яшчэ мне вельмі падабаюцца ў гэтым вершы «антоны» не антонаўці, а менавіта антонаны. Такія назва існавала і ў нас, басанят, яна была і карцей, і бліжэй. І лаялі мы за гэтымі антонамі па чужых садах, хоць і сваё жыццё халапа. Да чужога тады здавалася смачнейшым. А потым пераціралі яблыкі сваімі маладымі зубамі ў зашчытных буданках, дзе нас не маглі знайсці дарослыя. Ды не вельмі шукалі, бо былі ў іх справы больш важныя і для нашай жа не толькі яблычнай і буданнай патрэбы актуальныя.

Дарчы, шалах і будан прыйшлі да нас з цюркской мовы. Будан жа яшчэ — крытая павазка.

Толькі ёсць у французскай мове — а ўсе мы пачынаем прыслухоўвацца не толькі да англійскага, але і да еўрапейскай моў — слова ale, што азначае шаля — не вялікі вясковы дом ці дача. Ад цюркскага таксама пайшло. Ад іх, не зусім нам родных, хто агнём вайны альбо мовай гандлю запа-

І будзе прасвятлены тварам, Не зведзешы жыцця пакут, Чакаць свой мяч на тратуры З каленкам збытым шалапуг.

Я па веравызнанні праваслаўны. Але з дзяцінства маў і бацька, а найбольш жыццё, прывучылі вельмі паважліва ставіцца да ўсіх канфесій, у тым ліку і да каталіцкай. Дык вось, у Беларусі вельмі шмат называў паселішчаў, у аснове якіх тое ж будан, будан. Але самае знакамітае, безумоўна, — Будслаў, вёска ў Мядзельскім раёне. І знакамітае Будслаўскім касцёлам бернардэнаў. Афіцыйна пабудаваны ён у 1783 годзе. Але пры гэтым будаўніцтве выкарыстана частка каменнага яшчэ сярэднявечнага XVII стагоддзя. Славуты касцёл і абразы Маці Божай Будслаўскай. Якіх раснаваляюць, ад не цудоўнага гэта з'яўлення і ўтварылася слава гэтых мясцін. Манахі ставілі тут буды, у якіх жылі і служылі Богу, ды і цяперныя людзі. Слыннымі, славытым у народзе сталі іх буды, адсюль, відаць, і назва Будслаў.

Кожнае лета з усёй Беларусі адраўняюцца да Будслаўскага касцёла пілігрымы вернікаў-католікаў, а часта і не католікаў. Нехта ідзе аўтобусам, нехта чыгункай, нехта на ўласным аўтамабілі. Але гэта не сапраўдныя пілігрымы. Пілігрымы ідуць да касцёла пажыць. З родных куткоў Беларусі. З маіх родных Пастаў штогод адраўняюцца вельмі ладны гурты вернікаў. І дарога, а гэта шмат дзесяткаў кіламетраў, не выдаць ішч ішч. Многія вернікі расказвалі мне, што пасля такога пешага і стамаючага падарожжа, урачыстай ішчы, з'яўляюцца новыя сілы, найперш душэўныя.

3 нагоды

«ДЫНАМА» СВЯТКУЕ 85-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ

Днямі адно са старэйшых беларускіх спартыўных таварыстваў «Дынама» адзначае 85-гадовы юбілей. Са святкам дынамаўцаў на сайце БФСТ павіншаваў старшыня Цэнтральнага савета «Дынама», генерал-маёр Юрый БАРОДЗІЧ:

— 85 гадоў «Дынама» ганарова служыць справе павышэння прафесійнай вывучкі супрацоўнікаў арганізацыі аховы правапарадку, уносячы вялікі ўклад у падрыхтоўку моцных спартсменаў краіны і алімпійскага рэзерву, развіццё масавай фізічнай культуры і спорту, умацаванне здароўя людзей, паспяхова вырашае задачы, пастаўленыя кіраўніком краіны.

З нагоды юбілею беларусы разам з калегамі з Венесуэлы здзейснілі ўзыходжанне на пік Балівара, 24 красавіка адбудзецца канферэнцыя, прымеркаваная да 85-годдзя таварыства. Сумесна з БелТА падрыхтаваны юбілейны фотальбом. Тэлевізійнікі Першага канала паказалі хранікальна-дакументальны фільм аб «Дынама». Дынамаўцаў ураююцца ганаровыя знакі «За заслугі». Вялікія заслугі і самога БФСТ. Імёны тытулаванага дынамаўцаў праслаўляюць нашу краіну ў свеце. Сярод іх — лёгкаатлеты Іван Ціхан і Юлія Несцярэнка, велоганшчыца Наталія Цылінская, веславальнікі Раман Пятрушэнка і Вадзім Махнёў, Юлія Бічык і Наталія Гелах, яхтсменка Таццяна Драждзюска і г.д. Да ўдзелу ў летніх Алімпійскіх гульнях у Пекіне рыхтуюцца каля 150 дынамаўцаў. Кожны чацвёрты прадстаўнік БФСТ, які браў удзел у Гульнях, удзямляе на п'едэстале. «Дынама» праводзіць шэраг спаборніцтваў: міжнародны турнір па мастацкай гімнастыцы на прызы першай алімпійскай чэмпіёнкі Марыны Лобач, спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, спартыўныя святы і спартланды для падтрымкі здаровага ладу жыцця і іншыя.



«Звязда» віншуе дынамаўцаў з юбілеем!

Ірына ПРЫМАК. Фота з сайта www.dynamo.by.

ЗАТРА — ВЕРБІЦА



На рынку ўжо прадаюцца галінкі вярбы, і хоць да вербнай нядзелі яшчэ ёсць час, але прадаўцоў даволі многа. На кірмашы «Палескі» ў Баранавічах я налічыў восем чалавек і ў асноўным гэта людзі немаладога веку.

Трэба адзначыць, што вярба ў праваслаўных вернікаў даволі сціплая. Некалкі галінкаў упрыгожваюць папярывымі кветкачкамі, стужкамі, галінкамі ядлоўцы, а вось у католікаў наадварот — кожная «пальмавая галінка» — як твор дэкаратыўнага мастацтва.

Хутка вернікі з вярбы пойдуць у царкву і затым яе пакладуць за абраз ці рамку са здымкамі, і цэлы год будзе яна ляжаць там, а затым прынесуць новую...

Сымон СВІТУНОВІЧ.

На слыху

ПАДАЗРОНЫЯ ў НАНЯСЕННІ ўРОНУ МЯСЦОВАМУ БЮДЖЭТУ ДЫРЭКТАРЫ ДВУХ ПРА



**ДЗЁННІК БЛАНДЗІНКІ
МАРТАЎСКІЯ КАТЫ**

Вось мы і дачакаліся вясны! Не толькі вясны астранамічнай, але і, словамі Паўстоўскага, вясны святла, вясны вады, вясны травы... Для мяне ёсць і яшчэ адна нагода чакаць гэтай радаснай пары. У канцы сакавіка ў мінскіх Палацы мастацтва традыцыйна праводзіцца выстава «Мартуўскія каты». Здаецца, гэта самая «чалачняя» выстава, якую ведаю. Самая цёплая па эмоцыях, самая ўтульная — бо ўсё, што на ёй прадстаўлена, з лёгкасцю ўпісваецца ў інтэр'ер сучаснай кватэры. Жываліс, графіка, скульптура... І усё гэта прысвечана хатняй любімоці — котцы.

Што цешыць на выставе, дык гэта дзюбрыня і гумар. Чаму нават каты выклікаюць такія пачуцці ў мастакоў, зразумела, але тут варта заўважыць, што на гэтай выставе прадстаўлены і працы, на якіх выява чатырохногіх любімкаў і няма. Але і гэтыя працы не выбаюцца з агульнага настрою — шчага, у добрым сэнсе слова, мяшчанскага шчасця. Аднавадзі іранічнай назвы — «Мартуўскія каты» і прадстаўлены тут у гэтым годзе партрэт Ф. Кіркорава, намалюваны А. Смалком. Пра гэту карціну столькі разоў пісалі ў прэсе, як пра маёмасць свевака, што я была шчыра здзіўлена, пабачыўшы яе на выставе ў беларускай сталіцы. Але выстава на тое і выстава, каб здзіўляць!

Калі вы не паспелі паглядзець і паслухаць (а ў Палацы ў межах гэтага праекта гучыць яшчэ і шмат музыкі — сучаснай і класічнай), то ў вас з'явіцца добрая нагода чакаць наступнай вясны. Бо «Мартуўскія каты» — праект, які радзе не толькі сваёй арыгінальнасцю, але і пастаянствам.

УРОКІ ДАЛІКАТНАСЦІ

Сабралася купіць «Дзень Бубна» Франца Сіўко, але цуд! — кніга быццам бы растварылася ў кніжным моры... Вось колькі займаюся літаратурай, а не магу прызважыцца да таго, што набыццё беларускіх кніжак — такая праблема... Праўда, у дадзеным выпадку выдвеці і распускоўнікі тлумачылі праблему проста — раскупілі... Самае цікавае ў дачынэнні да кнігі, на якой толькі-толькі друкарская фарба паспела высахнуць, гучыць дзіўна... Але і кніга, траба прызнаць, настолькі незвычайная, што я не здзіўлюся, калі ў яе будзе нейкі адмысловы, цудоўны лёс.

На мой погляд, кнігі Франца Сіўко заслугоўваюць лепшага лёсу. І яго «Удог», і «Асіметрыя» — мелі поўнае права стаць падзеяй беларускай літаратуры. Але не сталі — праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівае крытыкі і... праз прыродную сілпнасць, далікатнасць аўтара. Гэтая нейкая старасвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўныя іх не столькі паўзабытым словам, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-лісьменнікі, але і дзяўчкі-паэты без аніякай сарамлівасці апавядаюць пра акалічэнні свайго і чужога палавога жыцця, манера Сіўко змяняюць прамагаварэнне вобразамі выглядае, па меншай меры, кранальнай...

Не так проста выяўняць з амаль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак кантрацэпцыі сумную аповесць пра знікненне, расцярашванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко ў апавесці «Шула-мегаполіс». Гэта ж — без маралізатарства і пафаснасці — гаворыць Франц Сіўко пра страту родавай павязі ў прыпавесці «Дзень бубна», творы настолькі незвычайным — па сюжэце, па складанасці задумкі, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Ды і наш пераказчык — калі пашчаслівацца пабачыць у кнігарні, абавязкова купіць і прачытаць. Бо кніга гэтая, акрамя ўсяго — выдатны ўрок сучаснай моўнай культуры.

РЫТАРЫЧНАЕ ПЫТАННЕ

Пад вокнамі майго дома — перакрываючыя цэнтральных вуліц. Таму часцяком я прачынаюся ранкам не пад звон будзільніка, а ад строга дакорлівага голасу паставага міліцыянера. «Куды вы ідзеце? Ну куды вы ідзеце?» Так даішнік ушчывае тых, хто пераходзіць дарогу ў месцы, для гэтага не прадугледжаным. Тыповы ўзор рытарычнага пытання — пытаньне, якое не прадугледжана адказу. Стомлены голас міліцыянера мяне не раздражняе, хоць, бывае, і ўяўляю, што воль зараз падыдзе да яго нехта і пачне тлумачыць — куды ён на самай справе рухаецца...

Але ёсць рытарычнае пытанне, якое я, на жаль, вельмі часта чую ў людных месцах, і якое, відавочна, яшчэ часцей гучыць у сценах нашых кватэр. Неяк выпадкова падслухала, які маладзавая яшчэ кабетка крычала на сваю дачку-школьніцу: «Ты што — дура?» А другім разам пачула яго ад дзяўчыны-студэнткі, якая ў прысутнасці сваёй сяброўкі гаварыла з мамой па тэлефоне... Колькі раздражнення і іроніі было ў яе голасе! Хамства, хоць і прыхваанае сінтаксісам.

Вось жа, здаецца — рытарычнае пытанне... А адказ на яго людзі ўсё роўна атрымліваюць, хоць, бывае, і праз гадзі.

Кожнае наша слова — бумеранг.

МІНСК СТАРЫ І НОВЫ

Днямі разбурылі яшчэ адзін дом XIX стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай. Таварыства ва ахове помнікаў аб'явіла, што падчас на забудоўшчыкаў у іх будзе адно з тэра — дома ўжо не вернеш... У Мінску, дзе пасля Вялікай Айчыннай і так мала помнікаў архітэктуры засталася, кожны такі дом павінен, здавалася б, зберагацца, ды не... Месца ў цэнтры нямнога, а кожнаму хочацца офіс «аспучасней», са шкла і бетону. А пасля чужы ад прызеджых, маўляў, Мінск ваш хоць і чысты, але бяскры, бяз гістарычнай жамчужыны горад...

Купіла нядаўна кнігу У. Валажынскага «Мінск стары і новы». Дзіва даецца, як маглі мы столькі страціць, самі, па ўласнай ініцыятыве, без усяіх немцаў паразбураць найцікавейшыя помнікі дойлідства! Адно застанецца спадзявацца, што нашадкі нашы па старых фотадзімках і малюнках змогуць нешта аднавіць. Першай пастайкай такой рэканструкцыі абдае стаць Куналаўскі тэатр. За ім, спадзяюся, прыйдзе час і Рускага, перабудаванага так, што і назваць цяжка... Дакладна, яго б не пазналі Уладзімір Маякоўскі і Леанід Собінаў, якія выступалі некалі на яго сцэне.

Мары, мары... А пакуль застаецца толькі купляць прыгожую і дарагую кніжку пра Мінск, каб, блукаючы па яе картах-схемах, распавядаць гэтым сталіцы пра наш стары-новы горад.

Ганна КІСЛІЦЫНА.

ФОРТКІ — НА ЗАПОРТ!

Адчыненыя ў акне фортка стала кароткім шляхам да чужога багачыя для 24-гадовага рабочага аднаго са сталічных падпрямействаў і 17-гадовага непрацуючага. Неабачліваець 36-гадовага гаспадарка кватэры на вуліцы Сядых у Мінску, дарага яму каштавала: зладзюжкі вынеслі 5 тысяч долараў ЗША, каб «сотавілі» і залатыя ювельнічныя вырабы. Праваахоўнікі затрымалі амацараў лёгкай нажывы. А воль асобу крыўдзіцеля 35-гадовай мінанчкі з вуліцы Сасновы Бор супрацоўнікам міліцыі яшчэ прыйдзеца ўстанавіць. Апошняя страціла 6 тысяч долараў, 600 еўра і 7 ювельнічных залатых вырабаў, якія візіёры знеслі, узламаўшы замок.

Ігар ГРЫШЫН.

ПАЙШОЎ У ГАРАЖ...

Дырэктар Ляснянскага дома-інтэрната для састарэлых, што пад Баранавічам, пайшоў у свой гараж і ўжо адтуль не вярнуўся. Ён пакінуў дома записку, у якой паведаваў, што вырашыў скончыць жыццё самагубствам. Свой нумар 50-гадова чалавек і здзейсніў у падвале гаража.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2008 года в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 января 2008	на 1 января 2007
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	1	99 902.0	76 621.8
3	Средства в Национальном банке	1102	2	129 589.0	121 690.2
4	Ценные бумаги:	1103	3	178 490.6	100 082.8
	для торговли	11031	3	178 490.6	100 082.8
	удерживаемые до погашения	11032	3.1	0.0	0.0
	в наличии для продажи	11033	3.2	0.0	0.0
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	859 953.2	92 131.9
6	Кредиты клиентам	1106	5	2 734 362.5	1 828 229.7
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	5 476.3	3 342.2
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	141 479.2	114 251.7
9	Прочие активы	1109	8	44 060.9	39 554.8
10	ИТОГО активы	110		4 193 313.7	2 375 905.1
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального банка	1202	9	7 377.3	1 748.6
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	2 010 246.9	672 758.7
14	Средства клиентов	1206	11	1 664 708.6	1 307 651.1
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		27 912.7	8.2
16	Прочие обязательства	1209	12	61 403.2	22 045.5
17	ВСЕГО обязательства	120		3 771 648.7	2 004 212.1
18 КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	13	102 801.2	102 801.2
20	Эмиссионный доход	1212		0.0	0.0
21	Резервный фонд	1213		79 009.3	41 621.5
22	Накопленная прибыль	1214	14	170 217.7	165 160.4
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	69 636.8	62 109.9
24	Всего капитал	121		421 665.0	371 693.0
25	ИТОГО обязательства и капитал	12		4 193 313.7	2 375 905.1
26 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	16	2 678 774.5	1 623 683.1
28	Обязательства	1302	17	965 306.0	1 073 607.4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 января 2008 года в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 января 2008	на 1 января 2007
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		290 943.1	175 237.5
2	Процентные расходы	2012		181 651.7	85 656.9
3	Чистые процентные доходы	201	18	109 291.4	89 580.6
4	Комиссионные доходы	2021		129 610.0	103 096.4
5	Комиссионные расходы	2022		30 814.2	18 091.7
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	98 795.8	85 004.7
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	34 782.0	27 979.8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	205.8	264.6
9	Доход в форме дивидендов	205		119.2	227.3
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	3 289.0	-6 809.6
11	Прочие доходы	207	23	28 949.4	5 638.9
12	Операционные расходы	208	24	135 931.1	105 936.5
13	Прочие расходы	209	25	28 196.2	14 273.3
14	Налог на прибыль	210		31 723.0	27 318.0
15	ПРИБЫЛЬ	2		73 031.2	67 977.7

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2007 год в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статей капитала	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
1	Остаток на 1 января 2006 г.	3011	102 687.2	0.0	16 621.5	152 552.8	47 329.4	319 190.9
2	Изменение статей капитала	3012	114.0	0.0	25 000.0	12 607.6	14 780.5	52 502.1
	В том числе:							0.0
3.1.	прибыль (убыток со знаком «минус»)	30121	x	x	x	67 977.7	x	67 977.7
3.2.	направление прибыли на пополнение фондов	30122	x	x	25 000.0	-25 000.0	x	0.0
3.3.	операции с учредителями (участниками):	30123	x	x	0.0	-26 292.8	x	-26 292.8
3.3.1.	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	x	x	0.0	x	x	0.0
3.3.2.	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-26 292.8	x	-26 292.8
3.3.3.	операции с собственными выкупленными акциями	301233	x	x	x	x	x	0.0
3.4.	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	10 703.2	10 703.2
3.5.	перераспределение между статьями капитала	30125	x	x	x	x	x	0.0
3.6.	прочие изменения	30126	x	x	x	-4 077.3	x	114.0
4	Остаток на 1 января 2007 г.	3013	102 801.2	0.0	41 621.5	165 160.4	62 109.9	371 693.0
Раздел II. За отчетный год								
6	Остаток на 1 января 2007 г.	3011	102 801.2	0.0	41 621.5	165 160.4	62 109.9	371 693.0
7	Изменение статей капитала	3012	0.0	0.0	37 387.8	5 057.3	7 526.9	49 972.0
	В том числе:							0.0
7.1.	прибыль (убыток со знаком «минус»)	30121	x	x	x	73 031.2	x	73 031.2
7.2.	направление прибыли на пополнение фондов	30122	x	x	37 387.8	-37 387.8	x	0.0
7.3.	операции с учредителями (участниками):	30123	x	x	0.0	-30 586.1	x	-30 586.1
7.3.1.	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	x	x	0.0	x	x	0.0
7.3.2.	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-30 586.1	x	-30 586.1
7.3.3.	операции с собственными выкупленными акциями	301233	x	x	x	x	x	0.0
7.4.	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	7 526.9	7 526.9
7.5.	перераспределение между статьями капитала	30125	x	x	x	x	x	0.0
7.6.	прочие изменения	30126	x	x	x	x	x	0.0
8	Остаток на 1 января 2008 г.	3013	102 801.2	0.0	79 009.3	170 217.7	69 636.8	421 665.0

ЗАМОРСКАЯ ЧМЯЛІ БОЛЬШ ПРАФЕСІЙНАЎ

Цяплінны камбінат «Бярэсце», што пад Бярэстам, выкарыстоўвае для апылення агародніны імпартных чмялёў. У адрозненне ад хуткіх пчол павольна чмялі не ляцяць з цяплицы ў пошуках разнастайнасці, а памалу збіраюць пылок і нектар з кветак гуркоў і памідораў. Адна чмяліная сям'я з 60–80 насаскоў звычайна апыляе да 14 тысяч раслін. Купляюць крывалых працаўнікоў у Расіі, Еўропе і нават у Ізраілі.

Яна СВЕТАВА.

Шайбу, шайбу!

КУРС НА КАНАДУ

19 і 21 красавіка гагоўнасць беларускіх хакеістаў да чэмпіянату свету-2008 пацвердзяць два таварыскія матчы з камандамі Германіі. Астатнія кантрольныя падначаленыя Курта Фрэйзера правядуць непасрэдна ў Канадзе, дзе і пройдзе форум планеты: 26 красавіка беларусы згуляюць з латышамі, 28-га — з італьянцамі.

Напярэдадні спарыяў гадоўны трэнер зрабіў адсеў ігракоў: на чэмпіянаце свету не выступяць абаронцы Вадзім Сушко («Дынама») і Ігар Шведцаў («Хімік-СКА»), а таксама форварды Канстанцін Захараў («Юнацтва») і Сяргей Кукушкін («Металург»). Як раслумачыў Курт Фрэйзер, гэтыя хакеісты былі адпраўлены ў адстаўку, бо іншыя ігракі паказалі сябе лепш, ды і да каманды далучыліся лідары з расійскай суперлігі, зборная таксама разлічвае на НХЛ'аўцаў. Склад беларускіх дружны выглядае наступным чынам: варатары: Віталь Коваль («Нёман»), Дзмітрый Карпіч («Керамін»), Дзмітрый Мільчакоў («Віцебск»); абаронцы: Віктар Касцючак, Алег Лявончыў («Юнацтва»), Андрэй Башко («Металург»), Сяргей Коласаў, Аляксандр Журык («Дынама»), Аляксандр Макрыцкі, Андрэй Антонаў («Керамін»); нападоўчыя: Дзмітрый Мясельца («Спартак», Расія), Андрэй Міхалёў, Яраслаў Чупрыс («Керамін»), Аляксей Угараў («Нафтахімік», Расія), Аляксандр Бараўцоў, Арцём Сянькевіч («Юнацтва»), Сяргей Задзьялёнаў («Гомель»), Аляксандр Кулакоў, Дзмітрый Дудзік, Яўген Курчын, Сяргей Дзямагін («Дынама»), Алег Антоненка (МУС, Расія), Аляксей Каложны («Авангард», Расія), Канстанцін Кальцоў («Салават Юлаеў»).

АСОБНЫ ПЛЕЙ-ОФ У БЕ'ЯДНАНАЙ ЛІЗЕ?

Мінск наведваў кіраўнік латвійскай федэрацыі хакея Кіраў Ліпман. Галоўнай мэтай яго візіту стала абмеркаванне ўдзелу латвійскіх клубоў у адкрытым чэмпіянаце Беларусі. Нагадаю, што ў нашай краіне плануецца стварыць сумесную з латышамі хакейнаў лігу (выступіць у ёй захацелі каманды з Ліепая, Рыгі, Даўгапілса, Огрэ). Аднак у сумеснай лізе Кіраў Ліпман пранававу і асобную частку: каб на выніках рэгулярнага чатырохкруговага турніру беларускі і латвійскі ўдзельнікі праводзілі асобны зыгрыш плей-оф, і такім чынам вызначыцца чэмпіён кожнай краіны. Раней жа ў Адкрытым чэмпіянаце Беларусі замежныя клубы спаборнічалі на роўным з званне наймацнейшага клуба. Латвійскай «Рызе-2000» удалося нават стаць бронзавым прызёрам.

Ірына ПРЫМАК.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИ

Суботнік – дзецял!

Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт прыняў рашэнне правесці 19 красавіка агульнагарадскі суботнік на працоўных месцах або на добраўпарадкаванні сквераў, паркаў і іншых зонаў масавага адпачынку, праезнай частцы вуліц, тратуараў і дваровых тэрыторый.

50 працэнтаў ад заробленых мінчанамі на суботніку сродкі будучы пералічаны Міністэрству фінансаў Рэспублікі Беларусь для набыцця рэанімабляў з поўнай іх камплектацыяй медыцынскай тэхнікі і іншым абсталяваннем для Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзіця» і іншых медыцынскіх устаноў, што аказваюць дапамогу дзецям і знаходзяцца ў падпарадкаванні Міністэрства аховы здароўя, абласных выканаўчых камітэтаў і Мінгарвыканкама.

Другая палова грошай застаецца ў распарадкаванні Мінгарвыканкама і будзе выкарыстана для набыцця медыцынскай тэхнікі (ультрагукавых апаратаў, рэнтгеналягічнага, лабараторнага і відэаэндаскапічнага абсталявання, абсталявання для лячэння рэтынальнай недаходжаных немаўляў і г.д.) для сталічных арганізацый аховы здароўя, што займаюцца аказаннем медыцынскай дапамогі дзіцячаму насельніцтву.

Надзея НИКАЛАЕВА.

Край на Здароўе

Выпуск № 21 (77)

Доктар адкажа Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

На наступным тыдні дзякуючы на «гарачай лініі» Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плануецца:

21 красавіка — галоўны спецыяліст аддзела ліцэнзавання медыцынскай дзейнасці Міністэрства аховы здароўя Андрэй Мікалаевіч КАМІНЦКІ.

22 красавіка — намеснік дырэктара РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Анатоль Сяргеевіч МАУРЫНЧАУ.

23 красавіка — намеснік галоўнага ўрача Рэспубліканскага клінічнага шпітала інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны Эвеліна Генадзеўна СЛІПЧАНКА.

24 красавіка — намеснік галоўнага ўрача Рэспубліканскай дзіцячай балёнцы медыцынскай рэабілітацыі Тацяна Мікалаеўна ЛЯЦКО.

25 красавіка — намеснік галоўнага ўрача Рэспубліканскай клінічнай псіхіятрычнай балёнцы Аэліта Віктараўна ШЦІН.

У графіку магчымых змяненняў.

ХАРЧОВЫЯ ФАРБАВАЛЬНІКІ НЕБЯСПЕЧНЫЯ ДЛЯ ІQ

Паводле даных брытанскіх вучоных, шэсць харчовых дабавак, якія выкарыстоўваюць вытворцы салодак прадукцыі і безалкагольных напояў, каб надаць ім прыгожы жоўты, чырвоны ці аранжавы колер, паніжаюць каэфіцыент разуמוвага развіцця дзяцей і падлягаюць на 5 балаў.

- Пад падазрэнне трапілі:
1. тартразін (E 102);
 2. хіналінавы жоўты (E 104);
 3. жоўты колер заходу сонца (E110);
 4. кармузын (E 122);
 5. пунсовы 4P (E 124);
 6. чырвоны кароўны (E 129).

Падобным уздзеяннем валодае зтылавы бензін з вялікім утрыманнем свінцу і кансервант бензаат натрыю (E 211).

НЕМАЎЛЯТ БУДУЦЬ ПРЫШЧАПЛЯЦЬ СУПРАЦЬ ХІБ-ІНФЕКЦЫІ

З 21 па 27 красавіка па ініцыятыве Еўрапейскага рэгіянальнага бюро Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі пройдзе Еўрапейскі тыдзень імунізацыі. Мэта акцыі, да якой далучыліся 30 еўрапейскіх краін, — павысіць узровень інфармаванасці насельніцтва аб пазітыўнай ролі прышчэпак і забяспечыць поспех нацыянальных праграм імунізацыі.

Выратаваннем мільянаў чалавечых жыццяў мы абавязаныя менавіта прышчэпкам. Дастаткова нагадаць, што ў сярэдзіннае стагоддзе і інфекцыйных захворванняў аказаліся нават больш спусташальнымі, чым волаты. Першая інфекцыя, якую ўдалося поўнаасцю ліквідаваць з дапамогай вакцынаў, гэ-та натуральная восна. У стадыі ліквідацыі цяпер знаходзяцца таксама поліміяліт, адзёр і краснуха.

Прычынай распаўсюджвання дыфтэрыі, смяротнасць ад якой дасягае 10 працэнтаў, стала зніжэнне ўзроўню імунізацыі насельніцтва да крытычнай адзнакі ў 50 працэнтаў. Самазаспакоенасць насельніцтва і ігнараванне прышчэпак, як папярэджваюць эпідэміялагі, вельмі небяспечна. Стрыміліваць інфекцыі ўдаецца толькі дзякуючы стварэнню магутнай праслойкі людзей, у якіх дзякуючы імунізацыі выпрацавалася ўстойлівасць да тых ці іншых узбуджальнікаў інфекцыйных захворванняў.

Паводле слоў Ірыны Глінскай, на сёння даказана прамая сувязь паміж многімі саматычнымі захворваннямі і мікраарганізмамі. Так, ад віруса грыпу церпіць сардэчна-судзінная сістэма, ад лаймабазіліозу — суставы чалавека, вірус папіломы чалавека выклікае рак шыякі маткі, вірус гепатыту В прыводзіць да цирозу печыні. А за доказ інфекцыйнай прыроды яязы страўніка ў 2005 годзе была ўручана Нобелеўская прэмія.

Раней існавала меркаванне, што хранічная паталогія з'яўляецца супрацьпаказаннем да прышчэпак. Сучасная ж тактыка імунізацыі заключалася ў тым, што хранічная паталогія — гэта паказанне, а не супрацьпаказанне да імунізацыі. Галоўнае — прафесійна выбраць час, калі гэта прышчэпка будзе бяспечна і эфектыўна для дадзенага пацыента, а таксама

ка выклікае рак шыякі маткі, вірус гепатыту В прыводзіць да цирозу печыні. А за доказ інфекцыйнай прыроды яязы страўніка ў 2005 годзе была ўручана Нобелеўская прэмія.

Раней існавала меркаванне, што хранічная паталогія з'яўляецца супрацьпаказаннем да прышчэпак. Сучасная ж тактыка імунізацыі заключалася ў тым, што хранічная паталогія — гэта паказанне, а не супрацьпаказанне да імунізацыі. Галоўнае — прафесійна выбраць час, калі гэта прышчэпка будзе бяспечна і эфектыўна для дадзенага пацыента, а таксама

— Кожная інфекцыйная захворванне — гэта своеасаблівае вандруе ўзбуджальнік на арганізм, якую можна параўнаць хіба што з перасоўваннем будынковага газу на газоне. Ніводная інфекцыя не праходзіць праз арганізм бяспечна, — тлумачыць загадчык кафедры эпідэміялогіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, прафесар Рыгор Чысвенка. — Чым больш такіх слядоў пакінуць інфекцыі ў арганізм, тым больш хутка наша здароўе пачне разбурацца.

— Імунізацыя толькі супраць адзёру, эпідэмічнага паратыту, краснухі і коклюшу дазваляе штогод папярэджаць у дзяцей больш як 7 тысяч смяротных зыходзяў у выніку інфекцыйнага захворвання, — падтрымлівае калегу загадчык аддзлення імунарэабілітацыі Мінскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Ірына Глінская, — а таксама мноства ускладненняў у выніку перанесенай інфекцыі: каля 200 тысяч выпадкаў мужчынскай бесплоднасці, больш як 2 тысячы пнеўманіяў, больш як 6 тысяч выпадкаў прыроднага краснухі, каля 300 тысяч менінгітаў, энцафалітаў і трывалых нейралагічных ускладненняў.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.

Беларусы ўжо забіліся на такое захворванне, як поліміяліт, якое яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла інвалідамі тысячы беларускіх дзяцей. Пад кантролем сёння знаходзіцца і дыфтэрыя, хоць у сярэдзіне 90-х гадоў гэта інфекцыя «выбухнула» на ўсёй постсавецкай тэрыторыі.



Прамая лінія АБОРОНЦА КАСЦЕЙ

КАЛЬЦЫЙ-Д3

На пытанні чытачоў «Звязды» адказвае загадчыца кабінета астэадэнсітаметры Рэспубліканскага цэнтру медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння Наталля ВАСІЛЬЕВА

(Працяг. Пачатак у нумарах за 16, 17, 18 красавіка.)

— **Алена Івануна, г. Мінск.** Пасля пералому пазванка майму мужу разам з прапаратамі тыпу кальцэміну прызначаны бісфасфанаты — фасмамакс, астэаат або алемакс. Мы купілі адзін з гэтых прапаратаў, але ў інструкцыі напісана, што таблеткі трэба піць наўсё, а пасля гэтага паўгадзіны не класці ў ложку, хадзіць. Але ўся справа ў тым, што мужу на працягу месяца пасля траўмы забаронена ўставаць, ён ляжачы. Такія ж падлісанні і ў астатніх прапаратах гэтай групы. Як быць?

— Вы гаворыце аб лакальным астэапарозе. Ён у вас ёсць, але калі вы будзеце дастаткова рухацца, то можа і адступіць. Я ж рэкамендую вам даведацца аб агульным узроўні зніжэння мінеральнай шчыльнасці касцей, для чаго варта абследавацца на сучасным дэнсітометры ў Гомелі ці Мінску.

— **Аляксандр Мікалаевіч, Асіповіцкі раён. Мне 73 гады.** Пакутую ад анкілозу тазасцягнавага сустава, артрыту, артрозу, тромбафлебіту, ёсць артва на адной назе. Цяпер у тазасцягнавым суставе вельмі баліць, проста гне да зямлі, цяжка хадзіць.

— Так, пасля аперацыі ў вас мог узнікнуць лакальны астэапароз, паколькі ваша канечнасць нейкі час знаходзілася ў нерухомай. Цяпер, каб прадхіліць агульны астэапароз, неабходна весці актыўны лад жыцця, з прафілактычнай мэтай прымаць прэпараты. Як быць?

— Я параіла б не спяшацца з прыёмам гэтых прапаратаў. Пакуль давайце жыць з вітамінам D₃. І чакайце месяц. Праз месяц пачне ўставаць, тады і пачынае ляжачы. Акрамя таго, я рэкамендую прайсці ў нас абследаванне на дэнсітометры, каб дакладна ведаць шчыльнасць косяі вашага мужа.

— Так, пасля аперацыі ў вас мог узнікнуць лакальны астэапароз, паколькі ваша канечнасць нейкі час знаходзілася ў нерухомай. Цяпер, каб прадхіліць агульны астэапароз, неабходна весці актыўны лад жыцця, з прафілактычнай мэтай прымаць прэпараты. Як быць?

— **Званю з Мінска, завуць Людміла Івануна. Мне 47 гадоў.** Адчуваю, што спеоцз праблемы, і ў гэтай баюса. У мяне скваняна рухі, дамаю, што гэта развіваецца астэапароз. Што рабіць?

— Вам, безумоўна, трэба абследавацца на дэнсітометры, каб паглядзець дакладна, ці ёсць у вас астэапароз. Бярэце накіраванне і прыязджайце да нас у цэнтр. Мы дакладна вызначым, з якога ўзроўню кальцыю вы будзеце прымаць другую палову жыцця. Магчыма, зарэ і у вас не так мала кальцыю.

— **Добры дзень! Турыве Наля Міхайлаўна з Барышава. Мне 48 гадоў.** Рабіла дэнсітаметрыю. Выявілася зніжэння шчыльнасці касцей. Прызначылі працягла прымаць кальцый-Д₃-нікамед форце. Але «працягла» — гэта колькі?

— Вам неабходна 1000 мг кальцыю і 400 адзінкаў вітаміну D₃ у суткі. Калі вы не атрымліваеце гэта з ежай, трэба абавязкова прымаць прапарат з утрыманнем кальцыю і вітаміну D₃, напрыклад, той, што вам прапісалі.

— **Мне прызначылі 1 таблетку ў дзень. Прымаю паўтара месяца.**

— Вам, безумоўна, трэба абследаванне ў тэрапеўта і лячэнне, якое знізіць інтэнсіўнасць болю. У залежнасці ад вынікаў абследавання вам парэкамендуем фізіялячэнне, але паколькі вы жывеце ў раёне, то, думаю, вам складана знайсці тое, што вам сапраўды памагло б. Калі вельмі баліць, прымайце абзбавольвальныя, напрыклад, той жа парацэтamol. Магчыма, урач вам прызначыць і іншыя анальгетыкі, якія можна прымаць толькі ў момант моцнага болю.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **Мне прызначылі 1 таблетку ў дзень. Прымаю паўтара месяца.**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

— **А кроў не траба праверыць?**

— Гэта дазваляе вам быць рухавым чалавекам. Разумеючы, пазбавіцца пералічаных вамі станаў немагчыма, але трэба не даць ім абвастрыцца. Што датычыцца астэапарозу, то тут трэба прааналіраваць эфектыўнасць яго лячэння. Прыязджайце да нас. У нашым цэнтры — самы сучасны дэнсітометр. Падыдзіце да тэрапеўта па накіраванню.

ВЯРТАННЕ БЛУДНАГА СЫНА

Аляксей Калюжны правёў у складзе зборнай Беларусі першую трэнерую пасля трохгадовага перапынку

Паўна, нікога так не чакалі ў хакейнай зборнай, як аднаго з лепшых бамбардзіраў расійскай суперлігі Аляксея Калюжнага.

— Мне прыемна нарашце апінуцца ў камандзе і зняць увесь той негатыв, што даўно круціцца вакол майго прыезду ў зборную, — прызнаўся Аляксей.

— Вы маеце на ўвазе нешта сярэдняе паміж англійскай і рускай кі шэста інаша? З Фрэйзерам мы разумеем адзін другога.

— Калі б я валоўду дарам прадказваць, то зарабляў бы грошы ў іншым месцы.

— Канстанцін Кальцоў скажаў, што хацеў бы, каб нашы зааіянскія ігракі хутэй прайгралі і далучыліся да зборнай.

Тэлесеткі Гісторыя са споду

24 красавіка тэлеканал АНТ прадставіць прэм'еру — што тыднёвую праграму «Адаваротны адлік», якая будзе паказваць малавядомыя старонкі важных падзей XX стагоддзя.

У склад акіпажа К-19 адбіралі толькі самых надзейных і вынослівых. Атрымаўшы сапраўдны інтэрнацыянальны сярэд 129 чалавек — рускія, літоўцы, казакі, украінцы, узбекі, татары, чувашы. І восьмем беларусамі.

4 ліпеня 1961 года на падлодцы, якая знаходзілася ў Паўночным Атлантыцы, адбылася аварыя. З дзевяці падводнікаў, якія ўваходзілі ў зону атманнага реактара, выжылі толькі адзін — мінчанін Іван Кулакоў.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ СКАНВОРД 10 красавіка. Парызынталі: Цырульнік, Аніс, Куб, Рупак, Архар, Эса, Егер, Карэ, Афон, Фрак, Дук, Нуга, Каненіч, Ферт, Рака, Кулак, Кур, Мір, Ірак, Атава, Параня, Расін, Сал, Дзея, Па вертыкалі: Параня, Сал, Лара, Эфа, Фара, Секанс, Скагерд, Кал, Каюр, Поўня, Кар, Рада, Рута, Параня, Фантамас, Скові, Ківі, Курэ, Нар, Аранжарэя, У Лыбунцы: 1. Ветразь, 2. Скорня, 3. Чарычкіна, 4. Статак, 5. Жур, 6. Плошча, 7. Паранча, 8. Дрыгва, 9. Бугай, 10. Пыт, 11. Лялэк, 12. Рамонк, 13. Стужка, 14. Бульба, 15. Палепа, 16. Бурж, 17. Куродзіна, 18. Гронка, 19. Нарыс, 20. Бот, 21. Падмурак.

Вярба ды яйкі як твор мастацтва

Выставачная зала Цэнтра этнаграфіі, фальклору і рамёстваў створана ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце.



Беларусі замянялі звычайна вярбіні — усё гэта дастала з-за шкла вітрын выканаўчы дырэктар Саюза майстроў Тамара ХАРЛАНЧУК.



Беларусі замянялі звычайна вярбіні — усё гэта дастала з-за шкла вітрын выканаўчы дырэктар Саюза майстроў Тамара ХАРЛАНЧУК.

Лепшая паштова марка Рэспублікі Беларусь 2007 года

Рэспубліканскае прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта», ВЦ «Марка» з 10 лютага па 10 сакавіка 2008 года праводзілі апытанне-конкурс «Лепшая паштова марка Рэспублікі Беларусь 2007 года».



2-е месца — Блок «3 Новым годам! 3 Раждствам!», мастак Ганна Раманоўская. 146 галасоў.



3-е месца — Блок «Скарбы Нацыянальнага мастацкага музея РБ», мастацкае афармленне Ігара Бубена. 108 галасоў.

СЕННЯ Месяц

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гродна, Брэст.



Table with weather forecasts for cities: Варшава, Вільнюс, Кіев, Масква, Рыга, С-Пецярбург.

19 красавіка

1881 год — нарадзіўся Усевалад Макаравіч Ігнатюкскі, беларускі гісторык, акадэмік АН Беларусі (1928) і АН Украіны (1929).

1553 год — цар Іван Грозны загадаў заснаваць у Маскве друкарню. І толькі праз 10 гадоў пасля гэтага, 19 красавіка 1563 года, Іван Фёдаравіч Пётр Мсціславец пачаў друкаванне першай рускай дававай кнігі «Апостал».

«Калі эсэнка смеяецца з твайго жарту, значыць, або жарт добры, або — эсэнка».

Усімхінемся! Чым адрозніваецца добры вучань ад дрэннага? Дрэннага лупяць бацькі, а добрага — вучні.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

ЛВЯМ ДАВЯДЗЕЦА ПАЗМАГАЦА З ЛЯНОТАЙ, А ШАЛІ МОГУЦЬ АДПАЧЫЦЬ

У АВЕН. Калі вы даўно збіраецеся штосці ажыццявіць, то надыходзячы тыдзень прыдатны для гэтага лепш за ўсё.

У РАК. Жадаючы навучыцца чаму-небудзь, пазнаёмцеся з чалавекам, які добра ўмее гэта рабіць.

У ЛЕУ. Добрым тыдзень будзе для тых прадзвіжчых знакаў, хто прыхвае актыўным і любіць пазмагацца з цяжкасцямі.

У БЛІЗНЯТЫ. З'явіцца шанец максімальна поўна выкарыстаць свае магчымасці для завяршэння многіх важных і адказных спраў.

Сіны з калегамі. У чацвер могуць усплыць старыя нывяршэння праблемы.

У ШАЛІ. Цяпер можаце ўдыхнуць спакойна: вы практычна вырашылі ўсе праблемы, якія наважыліся.

У СКАРПІЕН. Есць чым ганарыцца, аднак сваімі бліскучымі поспехамі і дасягненнямі вы яшчэ не заслужылі ўсеагульнага прызнання на ўсё жыццё.

У СТРАЛЕЦ. Знойдуцца арыгінальныя рашэнні для старых праблем. Адна з галоўных задач — усвядоміць, што практычна ўсё залежыць ад вас.

У ДЗЕВА. Дастаткова напружаны тыдзень, які дазволіць рэалізаваць шматлікія магчымасці. У аўтарак могуць прапанаваць цікавую работу.

Боты. Гэта ўдалы момант, калі можна карэктаваць свой лёс.

У КАЗЯРОК. Не варта спяшацца з высновамі і тым больш — з рашэннямі, якія бы зразумелай ні падавалася сітуацыя.

У ВАДАЛЕЙ. Тыдзень прынесе новыя жыццёвыя ўстаноўкі. Старэйшыя не губляць дарэмна каштоўны час.

У РЫБЫ. Вы мэтанакіравана і рашуча настроены. Упэўненысць у сабе прыдае сілы.

У РАДУНІ. Духовнае развіццё бацькі і чучч кававага рэчы. Прыслухайцеся да ідэй калегаў — яны могуць наватх нестандартнай думкай і з'явіцца вытока перспектыўных планаў.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ВЯЛІКІ ДЗЕНЬ

Есць асаблівы дзень (і не адзін, а цэлы тыдзень), калі на вуліцы не ўбачыць пахмурнага твару, а незнаёмыя людзі ўсімхаюцца адно аднаму, нібы лепшыя сябры.

Да Вялікадня рытучыца загадва, а ў апошні перадсвяточны тыдзень гатуюць традыцыйныя стравы, сярэд якіх абавязкова пышныя кулічы і духмяныя паскі.

Паска патрабуе яшчэ больш часу. Усё, вядома, залежыць ад канкрэтнага рэцэпта, але ў сярэднім адвядзіце суткі — не памыліцеся!

Перад тым як прапанаваць рэцэпты смачных кулічоў і паскаў, давайце ўспомнім асноўныя правілы іх прыгатавання.

- ВЫПЯКАННЕ КУЛІЧОЎ 1. Мука павінна быць сухой, абавязкова прасяянай праз сита.

КУЛІЧ ЗАВАРНЫ 2 шк. мукі, 1 шк. малака, 40 г дражджэй, 4 яйкі, 100 г цукру, 50 г масла, 0,5 шк. разынак, 0,5 шк. зробненых арэхаў, 1 ст. лыжка кахьяку.

тэмпературы 200 градусаў, каля 45 хвілін.

КУЛІЧ НА ВЯРШКАХ 5 шк. мукі, 1,5 шк. вяршкоў, па шклянцы мяккага масла і цукру, 8 яечных жаўткоў, 100 г дражджэй, 1 ч. лыжка солі, міндаль, разынкі, цукаты, ванільны цукар.

ТРЫ СКЛАДНІКІ «ПРАВІЛЬНАЙ» ПАСКІ 1. Тварог выкарыстоўваецца толькі свежы, гатуецца ў аднародны.

ПАСКА ЦАРСКАЯ (СЫРАЯ) 1,5 кг тварога, 200 г масла, 700 г цукру, 5-6 яек, 250 г тлустай смятаны, 150 г разынак, 100 г міндалю, 2 лімонны.

ПАСКА МЯДОВАЯ 700 г тварога, 7 яечных жаўткоў, 100 г меду, 30 г цукру, 200 г тлустай смятаны.

Тварог патрыце праз сита, дадайце 7 сырых жаўткоў, цукар, мёд, смятану. Усё перамяшайце, выкладзіце ў форму, пастаўце пад цяжар у халаднае месца.

Паска царская (сырая) 1,5 кг тварога, 200 г масла, 700 г цукру, 5-6 яек, 250 г тлустай смятаны, 150 г разынак, 100 г міндалю, 2 лімонны.

Паска медовая 700 г тварога, 7 яечных жаўткоў, 100 г меду, 30 г цукру, 200 г тлустай смятаны.

Тварог патрыце праз сита, дадайце 7 сырых жаўткоў, цукар, мёд, смятану. Усё перамяшайце, выкладзіце ў форму, пастаўце пад цяжар у халаднае месца.

Паска царская (сырая) 1,5 кг тварога, 200 г масла, 700 г цукру, 5-6 яек, 250 г тлустай смятаны, 150 г разынак, 100 г міндалю, 2 лімонны.

Паска медовая 700 г тварога, 7 яечных жаўткоў, 100 г меду, 30 г цукру, 200 г тлустай смятаны.